

Літаратурная Беларусь

Выпуск №7 (167)
(ліпень)

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНІЦКІ ПРАЕКТ

Грамадскага аб'яднання «Саюз беларускіх пісьменнікаў» і «Новага Часу»

lit-bel.org
novychas.by



Змест

ПАЭЗІЯ: пераклады Юрэя НЕСЦЯРЭНКІ вершаў Вячаслава КАЗАКЕВІЧА і Ігара ШКЛЯРЭУСКАГА.....	c. 2
ПРОЗА: апавяданні Леанарды ЮРГІЛЕВІЧ	c. 3
ПРОЗА: апавяданне Вінцэса МУДРОВА «Чужы твар».....	c. 4
ПАЭЗІЯ: новыя вершы Леаніда ГАЛУБОВІЧА.....	c. 5
ПРОЗА: апавяданні Уладзіміра ХІЛЬМАНОВІЧА	c. 6-7
ПАЭЗІЯ: вершы Рычарда БЯЛЯЧЫЦА.....	c. 8
ПРОЗА: аповед Лявона ВАЛАСЮКА і зацемкі Таццяны БАРЫСІК.....	c. 9
ШКЛЯРЭУСКАГА: чарговыя аповеды з будучай кнігі Уладзіміра АРЛОВА і Паула ТАТАРНІКАВА «Айчына: маляўнчая гісторыя».....	c. 10-11
СВЕТ: навіны замежнага літаратурнага жыцця.....	c. 12

Вольга Гапеева: «Паэзія — гэта маўчанне найвышэйшага парадку»

Яе зборнік «Граматыка снегу» стаў паэтычнай кнігай 2017 года па версіі Радыё Свабода, а леташнія «Чорныя макі» ўвайшлі ў кароткі спіс прэміі імя Наталлі Арсенневай. Вялікія нізкі яе вершы з'яўляюцца на старонках літаратурных выданняў Нямеччыны, Чэхіі, Славеніі, Польшчы і многіх іншых краінаў. Сама аўтарка апошнім часам з розных прычынаў рэдка бывае дома. Нават не бачыла яшчэ свой новыя вершаваны зборнік «словы якія адбыліся».

З паэткай, перакладчыцай, выкладчыцай Вольгай Гапеевай гаварыла Валянціна Аксак.

— Шаноўная спадарыня Вольга, віншую Вас з новай паэтычнай кнігай «словы якія адбыліся». Ці паспелі ўжо патрымаць яе ў руках, жывучы цяпер далекавата ад выдавецтва і радзімы?

— Дзякую за віншаванні, спадарыня Валянціна. На жаль, пакуль я не трымала кнігу ў руках,

раней, чым я летасць у кастрычніку прыехала ў Грац. Нават больш за тое. Некаторыя вершы пісаліся ў той жа перыяд, што і вершы з «Чорных макаў», але я наўмысна не хацела ўключачыць у «Чорныя макі» іншыя вершы, таму што для мяне яна — такая адмысловая кнішка, «прысвечаная» пэўнаму перыяду і пэўным стасункам. Але мне здаецца, што пачынаючы з верасня 2017 года я сапраўды неяк больш усвядомлена працу і, можна сказаць, больш думаю пра сябе як пра аўтарку, чымся, скажам, як пра навукоўку ці яшчэ каго.

— Крытык Наста Грышичук, рэцензуючы Вашы «Чорныя макі», назвала Вас інтэлектуальнай паэткай. Як Вы ўспрымаеце падобную ацэнку? Ці мае для Вас значэнне ў вершах гэтае размежаванне паміж рацыянальным і эмацыйным, «мужчынскім і жаночым»?

— Каментаваць слова крытыкай мне б не хацелася, думаю, гэта не мая задача. Тым больш у кожнай чытачкі ці крытыка можа быць сваё ўспрыманне і свая інтэрпрэтацыя паэзіі. Ужо не першы раз я чую абсолютна супрацьлеглыя меркаванні пра адзін і той жа верш або пра мою паэзію ўвогуле: для адных яна — дэпрэсіўная або меланхолічная, для іншых — стракатая і яркая. Я вельмі цешуся, што навучылася абстрагавацца ад таго, хто што кажа, хаця гэта было вельмі няпроста.

Для сябе я вызначыла такое размежаванне ў паэзіі: ёсць вершы, якія адгукваюцца ўва мене, якія ўхаходзяць са мной у нейкі рэзананс і яны вібруюць на тых частотах, якія я мату адчуць і ацаніць. І ёсць іншыя — якія не выклікаюць такіх вібраций. Але гэта не значыць, што верш кепскі, праста мы з ім існуём на розных частотах. Калі я гэта зразумела, зрабілася прасцей дыхаць, таму што так мне стала лягчэй разумець або прыняць тое, што іншыя людзі могуць любіць вершы, якія мне падаюцца неіцкавымі.

Наконт полавай прыналежнасці аўтараў — магу сказаць адно, што для мяне істотна падтрымліваць жанчын, я маю на ўвазе: перакладаці ці запрашачыць да ўдзелу ў нейкіх праектах ці праства маральна падтрымліваць, рабіць бачным іхнюю дзеянія.



Фота www.livebook.ru

есць, але любіць можна ўсё што заўгодна — напрыклад, я люблю Кабаясі Iса, хоць ён і мужчына.

— Што канкRETна Вы ўкладваеце ў азначэнне інтэлектуальнай і эмацыйнай паэзіі? Ці залежыць яно ад узроўню адукцыі, жыццёвых абставін?

Ці гэта прыроджаныя аса-

блівасці творчае асобы?

— Ужо не сакрэт, што ёсць эмацыйны інтэлект, і я цешуся, што пра яго пачалі гаварыць, рабіць бачным і важным эмацыйны складнік нашага жыцця. Тому для мяне ідэальным ёсць іхняе спалучэнне, тым больш, што калі гэта сапраўды нешта інтэлектуальнае, яно не можа не выклікаць эмоцый, і наадварот — трапна выказаныя эмоцыі зачароўваюць сваёй мудрасцю.

— Вы шмат камунікуеце з сучаснымі замежнымі літаратарамі. Якой Вам бачыцца актуальная беларуская паэзія на фоне еўрапейскай і ўсясветнай?

— Я думаю, што з нашай паэзіяй усё добра. З ёй было ўсё добра і раней, скажам, калі я пачынала сваю літаратурную кар'еру, і я заўсёды лічыла, што паэзія ў Беларусі мацней за прозу. Наша праблема ў тым, што літаратура як прафесійная дзеянасць — абсолютна выключана з эканамічнага сектару, і стаўленне грамадства да літаратуры, асабліва да паэзіі, такое, што гэта неіцкавы.

гэтым у свой вольны час. І так і ёсць у нашых умовах. Канешне, я цудоўна ведаю, што амаль ніхто не можа жыць толькі з паэзіі ў іншых краінах таксама, але там прынамсі ты маеш падтрымку ад фундацыяў, ад дзяржавы.

— Вы — прафесійная лінгвістка, кандыдатка навук, дацэнтка, актыўна валодаеце некалькімі мовамі і шмат перакладаеце. Да таго ж працяглы час жывяце за мяжой. Але з кожнай новай кнігай дэмантруеце ўсё большую заглыбленасць у стыхію роднай мовы. Што яна для Вас — беларуская мова?

— Беларуская мова для мяне — мой пачатак паэзіі, мой дом.

— Творчасць на мове, якая належыць да ліку так званых малых, не гарантую широкага прызнання. Патрэбныя пераклады, якія не заўсёды передаюць паўнамут аўтарскага «я» і натуральную поліфанию мовы арыгіналу. У Вас няма спакусы пачаць пісаць на нейкай іншай мове?

— Спакусы няма, але гэта атрымліваеца натуральным чынам. Я не думаю пра тое, каб пераходзіць на іншую мову, аднак ёсць некалькі вершы, якія пачаліся на ангельскай ці нямецкай, а дапісваліся на беларускай, гэта вельмі цікавы досвед, асабліва для мяне як для лінгвісткі перакладчыцы. І часам мне «крыўдна», што вось на

нейкай іншай мове не перадаць таго, што ёсць па-беларуску, але бывае і так, што пераклад можа нешта раскрыць і зрабіць бачным нейкі чароўны момант іншай мовы. Але я не буду адмаўляць, што адны вершы больш пасуточы для перакладу за іншыя, што ёсць вершы, якія я вельмі люблю па-беларуску, але ў перакладзе яны быццам менш «вострыя», быццам і не мае.

— На вокладцы Вашай новай беларускай кнігі чытаем верш:

«калі прыходзіць яна —
приходзіць мова
тая якую нідзе не вучаць
з якой прачынаешся аднойчы
і з таго часу толькі на ёй
і маўчиш».

Гэтае маўчанне «толькі на ёй» ці ёсць вынікам маўлення на ўсіх астатніх? Ці нешта іншае, што не залежыць ад месцажыкарства?

— Думаю, гэта ўжо нават і не пра мову, гэта такі іншы ўзоровень, калі мова ў звыклым разуменні адпадае. Цяпер быццам няма патрэбы нешта тлумачыць, пра нешта пытатца. Усведамленне прыйшло, і цяпер хочацца болей маўчаць, і паэзія — гэта такое маўчанне найвышэйшага парадку.

— Якім на адлегласці Вам бачыцца цяперашніе пандэмічныя літаратурнае і ўвогуле культурнае жыццё ў Беларусі?

— Збольшага наша літаратурнае жыццё падобнае на тое, што і ў іншых краінах, таму што праз вірус усе чытанні і выступы адменены, фестывалі пераведзены ў анлайн і г.д. Добра, што ў Беларусі таксама змаглі хутка пераключыцца на рэжым анлайну — цяпер будзе больш і нашай літаратуры на прасторах інтэрнэту.

— I — «пра злобу дня»... Жывучы даўёка ад Беларусі — ці сочыце за падзеямі ў ёй? Ці пераймаецеся бягучым момантам, выбарамі і ўсім астатнім, што з імі звязана?

— Канешне, пераймаюся, хаця я свядома не чытаю на вінай ніякіх, але заўсёды ёсць людзі, якія мне распавядаюць пра апошнія падзеі. І ведаеце, я думала, што з часам, можа, прывыкну, — не, не атрымліваеца, кожны раз жахаюся і не могу зразумець, як такое мажліва...




але выдавец (Зміцер Вішнёў) абяцаў даслаць мне яе поштай, так што, спадзяюся, тыдні праз два пабачу яе і дакрануся да гэтага новага папяровага цела.

— Апошняя Ваша кніга паэзіі — самая аўтэнтычная. У ёй больш за шэсць друкаваных аркушаў. Прыймы, што патярэдня — «Чорныя макі» — выйшла толькі год таму. Выглядае, што ў Вас цяпер — асаблівы творчы перыяд, якога не мелі на радзіме. Што спрыяе Вашаму поспеху ў аўстрыйскім Грацы?

— Гэта пэўная ілюзія, таму што кніжка пачала складацца

Беларуская Біблія



Ігар ШКЛЯРЭУСКІ

Лячу я! Жніво пада мною.
А цела маё жывое
засталося на лаўцы ў той хаце.
Туды, небасхіл дзе палае,
лячу і варон абганяю.
У захапленні душа анямела.
І весела мне адлятаць,
і страшна, аднак, губляць
вакно, дзе пакінуў я цела...

У твар не помню аніводнае бярозы
І воблака ніводнага не помню.
Яны мялі па небе і шумелі,
і то запальваліся, то хмурнелі.
Закрыю вочы...
І бярозы, і таполі,
і хмары з навальніцай, і аблокі
зліваючы, цякуць, ляцаць, шумяць.
Не помню твару аніводнае бярозы
і воблака ніводнага не помню.

Сняцца мне затанулыя вербы
І дарогі пяшчанае дно.
Я без іх столькі щасця не меў бы,
я пам'ёр бы ў лякарні даўно,
калі б толькі, глядзеўши ў сцяну,
не сыйшоў на Дняпро, на Дзвіну...
За дзяцінства, за щасце чапляюся,
дзе і вогнічка, і сябры,
за пясок берагоў на Дняпры,
за стагі, дзе ад буры хаваюся.
Я кудысьці спаўзано, тану
і трываюся за траву,
за русалак хісткую ціну,
за вяроўку гнілых каранёў,
за апошнюю нітку гусінную,
за сіве тваё павучінне!

Не спі, калі сонца заходзіць

Падняў і панёс мяне сон.
Гаспадня мне наўздангон:
— На заходзе сонца
не варта спаць... —

Бацькі



Вячаслав КАЗАКЕВІЧ

Шляхціц

Жыў калісці беларускі шляхціц
між балот аршанскага павету,
ён сварыўся на зуброў касматых
і кричаў “пся крэў” на іх пры гэтым.

Хваляваў паненак у касцёле,
пару вершаў помніў па латыні,
на кані сваім скакаў на волі
на слаце ды ў далі залатыя.

То з казакамі ляцеў на Кракаў,
то ў Смаленску з лякамі буйніў...
А яго валошкавы фальварак
неаднойчы заастаў бур 'янам.

Стропянаўся шляхціц над лукою,
адказаць сваёй душы хацеў бы,
што тым дрэвам не дае спакою
і навошта сам жыве на свеце?

Рассякаў да кораня бярозку,
потнью скіляў са стогнам шию
і маліў аб чымсьці Матку Боску,
рускую Заступніцу Марыю.

Потым зноў гуляў ён і хваліўся,
насміхаўся, малады гарэза,
быццам ведаў, што як сам — такім вось

горла паспяшаюць перарэзаць...

Маці Боская! Кажу так рэдка,
але сёняння ціха пакланіўся:
пашкадуй, шапчу, аршанца-продка,
за яго нашчадка заступіся.

Прапажа

Па гравійцы нясецца конь аглушальны,
а на небе сонца ўжо не знайсі.
П'яны дзядзька ў драбінах і бацька п'яны,
і за імі хлапчо на каленках тырчыць.

Спатыкаецца конь... Калёсы разбітыя!
Месяц качае тварам зблевалым.
Ён у ранах, але жывы — не забіты,
пад дубам хлапчук сядзіць ацалелы.

Ён глядзіць на кювет — з хрупасцення
раслінаў
На карачках паўзуць, узнімаюцца цені...
Вось каня ў аглоблі яны засунулі,
і под пугай гарачай у цемру зляцелі!

Бачу зорны мурошнік у далёкіх вышынях,
чую, лезе под бок халадношы дзядоўнік.
Ці ўзгадваў хто пра мяне? Ці пакінулі
назаўсёды ў дарозе — не помню.

Неістотна, які народ,
неістотна, краіна якая —
адзін і той жа заўсёды кот
з вакна за табой назірае.

Не варухне сваёй галавой,
ён ведае гэта даўно —
разявака адзін і той
глядзіць у яго вакно.

Зоркі на небе раскідае чорт!

Фота Веранікі Шнэк



з барвянымі плаўнікамі,
нібы “Слова пра Ігараў паход”.

Поўны таз серабрыстых плотак
з крапівой прахалоднай уперамешку,
белых грыбоў цэлы груд настале, —
і шчаслівия нашы ўсмешкі.

Наплываюць ніцыя вербы,
сумны бакен мігціць у тумане.
Адзінока щасцем праняты,
на старой засынаю канапе.

Дай мне ўсё! Багацейшым не стану.
Усё бяры! Я не стану бяднейшым.
Над балотам заплача каня,
ноччу стане пясок халаднейшым.

Хутка вербы нахіліць нягоды,
закапаюць ў стог з галавой.
Ёсьць у шчасці ў запасе дрыгота,
як і ў змроку лятаючывой...

Ведаеш, хто я такі

з перабітай рукой,
у вопратцы недарэчнай нягеглы?
Намеснік дырэктара сіняга неба.
Галоўны бухгалтар варон.
Дырыжор прыдняпроўскага
хора жабак у маі.
Я парад журавоў
з вышыні агароджы прымаю!

Вершы пра бязважкасць

Я помню звон той у ушишу
ды разам з дзіўнай весялосцю.
Ад крамы крокі ў трывішчу —
бязважкасць раптам мяне ўзносіць.
І я смяюся...
Бохан хлеба
Мяне не адпусціў на неба.

За Воршай

Ішоў цягнік ад слупа да слупа.
Чакалі ў цемры сустрэчны з Прагі.
Даўга плакалі жабы ў канаве.
Лёс ізноў шаргатаў, скрыгатаў.
Пратускалі бярлінскі. Стаялі
у цішы анямеўшых палёў.
Заліваўся туپік салаўём!

Фота Адама Глубоса



разам “Зару камунізму” чытаюць
і пра пущёўку ў Цхалтуба ўздыхаюць.

У небе хмара пльве нядобрая...
Маці з ложка цяжка ўстае
і разетку галошам аздоблівае —
так маланка, маўляў, не заб'е.

У пакоі — пахі бальнічныя.
Гром грыміць... І ў журбе чую я:
“Гэта ўсё на сваёй калясніцы
раз'яджае па небу Ілля!”

Блізка конь аграмадны грукоча...
Села мама на ложку, сумуе
і з надзеяй глядзіць на галоша —
ад прарока Іллі ён ратуе.

На поўначы маёй дзяржавы
ёсць мястэчка — Запакулле,
хата пад страхой іржавай,
крэслы там даўно патрухлі.

На адным з трухлявых гэтых крэслай
я сяджу нібы на троне.
Дуб у вокны суне сваё веце —
не кране, аднак, мяне ніколі.

Бачыць дуб, што я заняты справай:
не гарбачуся над рыфмай беднай,
на сябровак я забыўся нават —
цэлы дзень гляджу на неба.

Ведаю, што здарыцца павінна,
але распавесці не магу я —
для кагосці чую плач птушыны,
для кагосці кулі плач пачую.

Пераклаў з расійскай Юры Несцярэнка

Леонарда
Юргілевіч

У вагоне

Пасажырскі цягнік Гродна-Мінск спыніўся на неўляікай станцыі. Быў душны жнівеньскі вечар, і ці з гэтай прычыны, ці з якой іншай, людзей у плацкартным вагоне не дабавілася. Ля расчыненага акна сядзеў Ён і ўглядзеў ў цемру. Неўзабаве на вольнае месца, а яны тут былі ўсе вольныя, усунулася Яна з дзвюмі вялікімі сумкамі ў руках і адной маленькай цераз плячу. Суседка была высокая і мажная.

«Як доменная печ, — падумаў Ён, — ад такога суседства будзе яшчэ гарачэй».

Устаў з месца і хацеў зачыніць акно. Вечер рвануў на лысіне маскіровачную пасму сівых валасоў, і яна заматляхалася, нібы сцяг капітуляцыі. Пачаў лепаць па галаве, ловячы і ўладкоўваючы на месца непаслухмяную пасму. Акно засталося адчыненым, і скроў яго сапацела гарачае паветра. Ён не зважаў, у Яго быў толькі адзін клопат: прыдаць галаве джэнтэльменскі выгляд.

«Дурань, забыўся папрыскаць пасму жончынским лакам. Заўсёды так раблю, а гэта забыўся...», — падумаў разгублены.

Яна ўладкавала сумкі ля ног і тайком назірала за Яго марнімі клопатамі, затаіўшы ўсмешку ў кутках поўных губ.

— У вас лак ёсьць? — спытаў з выглядам чалавека, якога засталі за непрыстойным заняткам.

— Прычоску будзеце рабіць? То ці варта, бо ўжо ж позна...

Ён адкінуўся на спінку сядзення і ўтаропіўся на суседку. Вочы ў яе былі чорныя, як памытая расой вішні, з доўгімі, ледзь не да броваў, вейкамі. Шчокі круглыя, румянія.

«Колькі ж Ёй гадоў? Ну, недзе да пяцідзесяці, пэўна, на дзесяць менш, чым мне. Каб не гэты канфуз з пасмаю, то можна было б пазнаёміцца, а так і слова мовіць сорамна... А які прыгожы на Ёй спартыўны касцюм! Пэўна, імпартны, хаця і ў нас ужо навучыліся рабіць. Бывае, не адрозніш...».

І раптам, калі яна нагнулася, каб нешта дастаць з сумкі, Ён са здзіўленнем убачыў, што спартыўныя штаны распораты па шву. Акурат на сцягне.

«О-о-о, будзеш цяпер насміхацца з маёй пасмы... Я таксама маю з чаго пасмияцца...».

Распорка невялікая, сантиметраў на пяць, але ж вельмі прыкметная. Ён міжволі зажмурыўся. Калі адкрыў вочы, яна сядзела за столікі на супраць і, дасташы з сумкі прадукты, наважылася вячэрэць. Ноздры прыменя казытай пах вяндліны, свежа гурка. Усё накладзена на вялікую лусту хлеба.

«Не дзіва, што ў Яе такія пышныя формы! Есць, нібыта які касец. Скупярдзяйка! Магла б і мне прапанаваць што-небудзь, а так адна меле. А я дома забыўся засабойку. Жонка сабрала, паклала на стол, а я забыўся. Заўтра з самай раніцы да

начальства, а яно невядома калі адпусціць, так што, можа, толькі павячэраць і давядзеца... Раз такая сквапная, то няхай сядзіць з распоратым швом, не скажу. А мог бы, няхай зашыла б, а то як будзе ісці па калідоры, то і іншыя ўбачаць».

Яна ўплятала прысмакі за абедзьве шчакі і час ад часу пазірала на Яго:

«Вочы нейкія галодныя, як усё адно два дні не еў. Можа, пакарміць? Але з якой рацы? Гэта мужчына павінен частаваць. Не, каб ужо надта спадабаўся, то можна было б, а так... Худы, са шчаціннем на твары, ды яшчэ гэта пасма, што павінна была замаскраваць лысіну... І што за дурацкая мода? Усім жа відаць, што лысы, то падстрыжкі ты акуратна, зусім іншыя выгляд будзеш мець. Усё маладзіцца гэтыя мужчыны, усё прыхараошаюцца. Бедныя... Мы хоць парык на галаву нацягнем, а ім толькі і застаецца, што пасмы ляпіць...».

Да Мінска заставалася якая гадзіна язды, і спаць пасажыры не збраіліся.

Нечакана зайшоў высокі элегантны мужчына ў белай сарочцы з кароткімі рукавамі і белых штанах.

— Пайшлі ў рэстаран пасядзім, — прапанаваў Ёй. — Там, можа, не так душна?

Гэта, з усяго відаць, быў знёмы спадарожніцы.

— Пайшлі, — згадзілася.

— Як жа яна пойдзе з распоратым швом?! — Ён ужо пашкадаваў, што не сказаў пра гэта раней. — А цяпер як скажаш?.. Ат, няхай, за гэта не аштрафуюць. Каб столькі і клопату... Не трэба было смяяцца з маёй пасмы...».

Яна вярнулася, калі цягнік набліжаўся да сталіцы. Была адна. Ён павесіў на плячу дарожную сумку і накіраваўся да выходу.

— А ў вас спартыўныя штаны па шву распораты, — шапнуў на саме вуха.

— Дзе?! — яе твар заліла чырвонь.

— Там, — кіёнуў галавой.

— Вы ведалі і маўчалі?! — агледзела сябе і ўбачыла тое шво.

— А што? Я вам не муж, каб гаварыць пра такія рэчы. Распораты ды распораты.

— І я так хадзіла ў рэстаран?! Які жах!

— Дык не прагналі ж...

— Хам!

— Ну. Я з пасмай, што боўтаецца абы як, а вы з падзёртымі штанамі. Мы квіты. Трэба было не наスマхцацца цішком. Я ж бачыў...

Канец душнай ночы ён праходзіў на вакзале, а калі гадзіннік паказаў восем, паехаў да рэспубліканскага начальства, якое пачынала работу ў дзярвіцы. Праз прыёмную з бляявай маладой сакратаркай зайшоў у начальніцкі кабінет і ледзь не папярхнуўся паветрам: за столам сядзела Яна! Хораша прыбаная, з умелым макіяжам. Спачатку здзіўлася не менш, чым Ён, а потым прыгожыя губы склаліся ў саркастычную ўсмешку...

Прымак

Худая, як рыбін хвост, Маня Кашулька не хадзіла, а лётала па сваіх Забэцьках: нарэшце яе дачка Ядзя сабралася замуж. Яна то ўжо даўно была гатовай, бо пераваліла за трыццаць, але



разрывалі думкі: «А і праўда, можа, трэба перапісаць на Віцию гаспадарку, тады яму ахватней будзе даглядаць усё і берагчы».

Праз тры дні яны з зяцем накіраваліся ў райцэнтр да натарыуса і зрабілі патрэбныя паперы. Дадому ён вярнуўся сапраўдным гаспадаром усяго рухомага і нерухомага добра.

«Ну вось, няхай гаспадарыць, няхай кіруе, я хоць адпачнуну», — думала Маня з палёткай.

Але дарэмна радавалася. Назаўтра, прыйшоўшы з работы, Віцька зноў заняў назіральны пункт на ложку, па-ранейшаму ўзбройўшыся пультам. Цешча вачам сваім не паверыла. Яна ж думала, што зяць паесць ды восьмечца зграбаць і насіць з аселіцы сена, якое яна выслушыла. Вечар жа вялікі, то поўтым можна і варотцы ў агарод паправіць, і страху ў куратніку залатаць.

На гэты раз не сварылася і не папракала, думала, што зяць яшчэ не ўвайшоў у ролю гаспадара, яшчэ не ўсвядоміў, якай на ім ляжыць адказнасць за ўсё-усякае.

Так мінуў тыдзень. Маня маўчала, толькі злосна зиркала з-пад ілба, калола Віцьку поглядам, як кінжалам. Але на яго гэта не дзейнічала, як і на Ядзю. Яны былі задаволеныя жыццём і не абцяжарвалі сябе ні турботамі, ні работай.

Нарэшце старая не вытрымала:

— Гультаіна, заваліна! — накінулася на зяця. — Ляжыш, каб ты каменем лёг, а ў гаспадарцы столькі работы, куды ні кінь — усёды клін! І ў хляве, і ў агародзе, і склеп трэба рамантаваць. Адна не паспяваю...

— А яна тваё? — абыкава мовіў Віцька. — Чаго ты так турбуешся пра чужое дабро? Твойго, цёшчачака, тут ужо нічога няма, так што сядзі ціхенька, як мыш пад венікам...




Кнігі Васіля Быкава
у электронным і аудыёфармаце

У межах праекта «Лета з Быкавым», запачаткованым Саюзам беларускіх пісьменнікаў і Kniharnia.by, трывалісці класіка нацыянальнай літаратуры Васіля Быкава «Бліндаж», «У тумане» і «Пакахай мяне, салдацік» з'яўліся ў папулярных аудыёфарматах (у тым ліку для iPhone, iPod, iPad).

Даўсяго, чытачы могуць знайсці ў электронным фармаце ўсе выдадзеныя Саюзам беларускіх пісьменнікаў тамы з Поўнага збору твораў Васіля Быкава, а таксама яго зборнік-білінгв «Параходкі жыцця» (па-беларуску і ў перакладзе на рускую мову Ірыны Шаўляковай).

На сайдзіце Саюза беларускіх пісьменнікаў lit-bel.org можна бясплатна паслухаваць першыя пяць раздзелаў кожнага з твораў Народнага пісьменніка Беларусі — раздзел «Бібліятэка / Электронныя кнігі», а ў раздзеле «Бібліятэка / Электронныя кнігі» — бясплатна спампаваць тэксты кніг.

Чужы твар

Вінцэсъ
МУДРОУ

На дварэ панаваў красавік, самы яго пачатак. Снег ка-гадзе сышоў, пазначыўшы ходнікі зыркімі люстрамі лужын. У лужынах мыліся і адчайдушна цвиркалі вераб'і, на пачарнелых шкілетах дрэваў, якія стаялі ўздоўж вуліцы, гракалі вароны, падставіўшы пукатыя грудзіны зыркаму сонцу, і грай гэты сведчыў аб набліжэнні сапраўднай вясны.

Сцяпан Галабародзька міжволі прыслухаўся да бязладнага вераб'інага цвиркання і, азірнуўшыся, узбег па сходах. Дзвёры з адчайным рыпам падаліся, і ў нос патыхнула кіслым пахам падлівы. Сцяпан скрыў гімору, пастаяў крыху, звыкаючыся загідным духам, і пайшоў мышь руки.

Сталоўка, куды лагодным красавіцкім днём завітаў наш герой, была самай таннай у акрузе. У ёй звычайна абедалі студэнты, рабаці гімназія, якое месцілася непадалёку, і небаракі-пенсіянеры. Збіраліся тут і апівуды, бо на касе прадавалі піва. Сядзелі яны ў дальнім куце, і касірцы даводзіліся раз за разам сунімаць наведнікаў пагрозлівой фразай: «Зараз міліцию пакліч!». Не дзіва, што герой азіраўся, узбягаючы па сходах. Сорамна ўсё ж вядомаму пісьменніку сілкавацца ў прасмярдзелай кіслай падлівай ядалні, якую мясцовыя жыхары называлі «мардоўняй». Варта, аднак, адцеміць, што Галабародзька быў вядомым пісьменнікам за даунім часам. Цяпер жа ніхто і не згадваў ягоных празаічных зборнікаў і двух раманаў, якія калісьці з цяжкасцю напісаў і з яшчэ большай цяжкасцю выдаў.

Прысёўшы за вольны стол, пісьменнік агораў талерку гарохайкі, падхапіў відэлец, збіраючыся распалавініць секунец, і замёр. Ля касы стаяў, трасучы рэдкай бародкай, калега — паэт Мішка Жабаедаў. Паэт праз ту бародку атрымаў мянушку Хошымін, але пагаліца ращуча адмаяўляўся.

«Прыгнаў начысцік», — падумав Сцяпан, увагнаўшы галаву ў плечы. Кволілася спадзеўка, што Мішка яго не заўажыць і сядзе дзе-небудзь здалёк, але паэт, увекішы твар блазнаватай усмешкай, ужо ішоў да ягонага стала.

— Сцёпа, і ты тут?! — гучна выдыхнуў паэт, і празаік яшчэ больш сцісціўся. — Ці не з жонкай развёўся? — калега-літаратар сеў поруч.

— Да сястры паехала, — няў-цимна, пхнуўшы ў рот кавалак секунца, прагутніў Сцяпан і ў сяю чаргу запытаўся: — А сам чаго па сталоўках швэндаеўся?

Хошымін адказаў не адразу. Пастукаў лыжкай пастале, куснүй акраеў чэрствай скібкі, нарэшце прамармытаў:

— Мая ў Трускавец падалася. На апошнія грошы.

Колькі часу елі моўкі, утаропіўшы буркалы ў талеркі.

Жонка ў Жабаедава была зграбнай, прыгожай, насіла даволі рэдкае імя Антаніда і мела рэпутацыю непрыступнай жанчыны. Сцяпану яна здавен падабалася. Калісьці нават чыніў заўлёты, і ў выніку паскакаў ад той Антаніды кульгавым драздом.

— Марушка прыйшла! — закрычалі тым часам на раздатчай, і да суседняга стала, вінавата лыпнушы вачанятамі, прымасцілася прыгорбленая бабуля. Неўзабаве да яе падышла касірка, паставіла перад порхайкай талерку малочнага супу.

— Сорак гадоў на кухні адправавала. Прыходзіць калі-нікалі. Супам пакормім, — паведаміла, ні да каго не звяртаючыся, касірка. — Пенсія маленькая, і ту сын-п'янтос адбірае.

Порхайка, няйнайчай, была глухаватай, бо жанчына прамаўляла занадта голасна.

— Дажыліся людзі да пустога канца, — паэт боўтнушу лыжкай у талерцы, ледзь чутна спытаў: — Што-небудзь піша?

Празаік наспупіў бровы. Ён і ў лепшыя часіны, калі давалі ганары, пісаў з натугай. Колькі ні сядзеў за сваёй раздзябанай «Эрыкай», а больш старонкі ў дзень нашкрамбалаць не мог. І заўсёды з зайдзрасцю пазіраў на калег, якія ў дзені выдавалі падзеяць, а то і болей старонак. З кожным годам Сцяпан пісаў ўсё менш і менш, і ўрэшце, пару гадоў таму, задаў сабе пытанне: «А на якую халеру пішу?» — пасля чаго закінуў літаратурную творчасць. Прозвішча ягонае, праўда, зредзьчасу пракідвалася ў літаратуразнаўчых артыкулах, а аднойчы, ідучы па горадзе, Сцяпан пачаў здушаны шэнт: «Пісьменнік», — і такі ж здушаны смех за спінай. У вачах навачаснага пакалення пісьменнікі былі чымсьці накшталт блазнаў. І калі нехта пытаўся: ці не той ён Галабародзька, творы якога некалі вывучалі ў школе, літаратурны расстрыга крыўіўся, усім сваім выглядам паказваючы, што занята прыгожым пісьменствам быў памылкай маладосці.

— Піша? — удругарадзь запытаўся суразмоўнік, і Сцяпан, ачӯшыся, адмоўна страсянуў чупрынай.

— Я таксама занязаў, — паэт з утрапеннем зірнуў на шклянку з кампотам. — А для каго пісаць? Для іх?! — Жабаедаў гнеўна-ўзрушанымі вачымі агледзеў сталоўку.

— Я таксама занязаў, — паэт з утрапеннем зірнуў на шклянку з кампотам. — А для каго пісаць? Для іх?! — Жабаедаў гнеўна-ўзрушанымі вачымі агледзеў сталоўку.

— Ёсь каму і без мяне пісаць, — Сцяпан сёргнуў кілага на смак кампоту. — Вунь, у вашым хаўрусе аж шэсцьсот штыхоў. Цэлы полк. І дзе столькі набралі?

Мішка Жабаедаў працаўаў у рэдакцыі газеты і вымушаны быў уступіць у афіцыйны пісьменніцкі звяз.

— Ды дзе... — Мішка спахмурнеў, глянуў гэтым разам на порхайку, прычым з такім абурэннем, што тая застыла з лыжка ў зубах. — Запісалі туды бібліятэкар, загадчыкаў аддзелаў культуры, графаманаў з рэгіёнаў, гуманітарыяў акандыдачаных...

Глухаватая бабуля ікнула, падвяла вочы, паволі апусціла галаву ў талерку з недаедзеным супам. Вакол зашумелі, касірка падбегла да самелай гаротніцы і на пару яшчэ з адной жанчынай вывела старую на свежае паветра?

— Можна да вас прычаліць? — пляшывы, з тыднёвымі «ліхтарамі» пад вачымі, тыпіс трываў тацу з талеркай малочнага супу. На другую страву грошай, відаць, не хапіла.

— Ваш брат вунь дзе сядзіць, — Жабаедаў паказаў бародкай у дальні канец сталоўкі.

— Дык там усё занята, — пляшак паставіў тацу на стол, з насцярогай, як тая порхайка, сеў на край крэсла.

— Кажаш, занязаў, а сам зборнік выдаў, — незадаволена пра-бурсчай Сцяпан праз хвіліну. Празаік змучыўся чакаць — калі калега даг'е свой кампот. А той усё цадзіў і цадзіў, не адрываючыся ад шклянкі і звёўшы вочы да пераносся.

— Дык вершы немаведама калі напісаныя. І выдаў за свае кроўныя. Нават у цешчы грошы пазычыў. Не тое, што гэтыя, — паэт таргануў бародкай у бок апівуд. — Зайшоў днімі ў кнігарню... во такія таміны выдаюць, — Жабаедаў расчаперыў пальцы, дэмантруючы таўшчыню тамін. — І ўсё за дзяржкаўны кошт.

— Вы пісьменнікі? — пацікавіўся пляшак, але творцы на яго нат не зірнулі. — Мы калісьці аднаму пісьменніку лецішча рамантавалі. Той таксама ўвесь час на калег лаяўся.

— А хто такі? Як прозвішча? — Сцяпан падхапіў тацу з посудам, збіраючыся ўстаць.

— Прозвішча не памятаю. Лысы, як я, і нос бульбінай.

— У нас, у літаратараў, амаль усе лысыя, — рагатнуй Жабаедаў, прылашчыўши плех. Хацей яшчэ нешта сказаць, але тут — ражучча, з нервовай інтанацыяй, — загаварыў Сцяпан:

— Добра табе... на працу ходзіш... зборнікі выдаеш. А ты на маю пенсію праўжыві. Кампутар не магу набыць, — празаік з на-могай падняўся на ногі.

— Знаёшоў каму зайздросціць. Убіся ў маю шкуру ды пасядзі дзяяніку рэдакцыі. Вомігам аблысееш. Учора ледзь стрымалася, каб не агрэць рэдактара дзіраколам. Уяўляеш, выклікае ў кабінет...

— Хочаце ў чужую шкуру ўлезіц? Гэта можна, — перабіў Жабаедава сусед па стале.

— Як гэта? — ускінуў брыво паэт. Ён гэтаксама падымалася на ногі, але прысёў на хісткае сталоўскае крэсла.

— А так... памяняецаш шкурамі, дакладней, тварамі, і высыветліце — каму жыць лягчай.

— Чуеш, Сцёпа? Вось табе і сюжэт. Уяўляеш, які вэрхал пачнеца, калі людзі тварамі аблісееш?

— За сваё жыццё Сцяпан Галабародзька чуў шмат рознай лухты, але такога чуць не даводзілася.

— І доўга будзем з чужымі пысамі хадзіць? — запытаўся, расцягваючы зыкі.

— Думаю, дні на тры-чатыры, — сусед даеў суп і, узняўшы вочы, — а то працавіці бабы на супадзені.



Творцы мелькам пераглянуліся, Хошымін з вясёлым дакорам крэкнүй, пабег да касы і вярнуўся з трывма пляшкамі «Аліварій».

Піва ўдарыла ў нос п'янільным духам, і ў Сцяпана закружылася галава. «Сапраўды ніштаваты сюжэт. Такога, здаецца, у сусветнай літаратуре не было», — Сцяпану заманулася зарас жа пабегчы дадому, выцягнуць з антресоля друкарку, заправіць у яе чисты аркуш. Ён нават пачэрпіў далоні, утаймоўваючы прызабытае ўжо творчае натхненне.

— Ну а як гэта будзе тэхнічна выглядаць? — з блазенскай усмешкай пацікавіўся Жабаедаў. — Хірургічным чынам будуць мардасіны мяняць, ці як?

— Не хвалюйцеся, ўсё надарыцца натуральным чынам. У сне. Будзеце спаць, а рысы вашых твараў пачнуть паволі мяняцца. Перш-наперш знікніе бародка, — сусед кінуў на Жабаедава, і той міжвольным рухам крануўся падбароддзя. — А ў вас пачне адрастаць, — пляшак скасіўся на Галабародзьку. «Толькі казлінай барады мне і не хапала», — падумаў празаік, адрыгнуўшы піўным духам.

Жабаедаў са смяшком на вуснах напоўніў півам пластыкавы кубак.

— Выходзіць, калі мы са Сцёпкам сёння не заснем, дык ніякага ператварэння не адбудзеца?

— Нават калі адзін з вас не засне — нічога не адбудзеца, — пляшак скліпіў бутэльчуны, дапіў піва з рыльца.

— Чуеш, Сцёпа? Спім сёння — як венікі прадаўши, — пажартаваў Хошымін. — А галасы нашы зменяцца, ці будзем сваімі гаварыць?

— Вось заўтра прачнецае — і аб усім даведаецаеся, — суразмоўца зыркнуў на касу.

Паэт адкінуўся на прыслон крэсла, сплой пальцы на карку.

— Ну абудзіліся раніцою, зірнулі ў лістэрка. Сцёпка ўбачыла мяне, я Сцёпку... і што нам параіш рабіць? — у голосе паэтавым не чулася ранейшай іроніі.

— Адранку сустрэнцаеся, памяняецаеся вонраткай...

— Добра, што поруч жонак не будзе, — падаў голас Галабародзька, — а то працавіці бабы на супадзені. — Адранку сустрэнцаеся, памяняецаеся вонраткай...

Суразмоўца зноў зыркнуў на касу.

— Параіў бы ўзяць пару пляшак.

І літаратары, пераглянуўшыся, палезлі ў кішэні па грошы.

Ноччу Сцяпан ляжаў, закінуўшы руکі за патыліцу, і зацята ўгледзіўся ў ўсёмную столь. Ад выпітага піва злётку нудзіла, а ў нетрах стравініка нараджалася пякотка — праява застарэлага гастроиту. Але не гастроит быў прычынай бессані. Вось бы напісаць апавяданне, а можа і цэлу аповесць пра ўсё таго жарсці! Ужо і назуву прыдумаў: «Чужы твар». Але мусіў ад яе адмовіцца. Не надта арыгінальная. У Абэ Коба такі раман ёсць. А яшчэ нядыўна з такай назвой серыял круцілі. Жонка глядзела, разяв

Пранізлівы вясновы вецер працінае навылёт, і сіняя Мішкава лытка прыкметна дрыжыць ад холаду. Пузень у Хошыміна як у бегемота, таму даводзіцца прытрымліваць чужыя штаны абедзвюма рукамі. І вось так, трymаючы неабсяжныя порткі, ён ідзе ў рэдакцыю Мішкавай газеты, адчыняе нагой кабінет галоўнага рэдактара, хапае са стала важкі дзіракол. «Чаму без стуку?» — пытаетца рэдактар. «Прынёс матэрыял на першую паласу». «Нумар ужо вярстаецца». «Спыніце вёрстку». «А пра што матэрыял?» «Пра тое, як са стапеля Балтыйскага завода імя Сярга Арджанікідэ сыйшоў атамны дзіракол «Ленін!». Пры слове «Ленін» ён б'е дзіраколам рэдактара па галаве, штаны спаўзаюць долу, і за спінай улякнута гойкае сакратарка — ці то ад таго, што шэф ляжыць пад сталом, ці то з тae нагоды, што супрацоўнік рэдакцыі стаіць без портак.

Сцяпан павярнуўся на спіні. І прымроіца ж такая чмура. Паправішы падушку, бяssonінкі зноў углядзеца ў столь. А сапраўды, калі б такое надарылася і ён, Сцяпан, паўстаў у Жабаедскім абліччы... Што б перш-наперш зрабіў? Вядома, што... падкаціўся да Антаніды. Цяпер ужо на правах законнага мужа. Ды як падкоцішся, калі ягоная сімпатыя з'ехала ў Трускавец? Прыгадаўся даўні, поўны камароў і шашлычнага дыму вечар у Доме творчасці. Пісьменніцкая сябрына адзначала на беразе ракі юбілей аднаго з класікаў прыгожага пісьменства. Бяsedны стол, як заусёды, ладзілі на даўжэным цыратавым абрусе, і атрымалася так, што яны прыселі на дубовы корч разам з Антанідай. Мужа якраз не было — паехаў з дэлегацыяй ва Украіну, — і Сцяпану сам лёс наканаваў падкаціца да кабеты. Пагатоу яе крамянае сцягно пругка кра-

налася локця. Яны адышлі ўбок папаліць, і апанаваны гарачлівым юрам Сцяпан абхапіў рукою спакуслівія сцёгны. Кабета, аднак, ухілілася ад пацалунку і пагардліва выдыхнула: «Ніколі гэтага не рабіце!». Пякучая крыўда ахапіла тады Сцяпана. Бедалака пайшоў да бяsedнага абруса, выпіў нагбом шклянку гарэлкі, а калі, праз паўгадзіны, выпадкова ўгледзеў, як недатыка цалуеца ў кустах з вядомым бабздыром, нарыйстам Маскалёнкам, кульнуў, пад бурныя воплескі прысутных, яшчэ шклянку і ўбіўся галавой у расяны мурог.

Пасля той п'янкі Сцяпана і пачаў даймаць гастрыт. Дзіўна, але рысы твару Антаніды дарэшты выпетрыліся з памяці, і калі, высілкам волі, пастрабаваў іх згадаць, дык убачыў пляму, якая з кожным імгненнем набывала рэзкасць, і з нетраў свядомасці выплыла азызлая пыса апівуды. Пазначаныя

зялёнымі «ліхтарамі» вочы свяціліся злавесным агнём, а на бяскроўных, цёмна-ліловага колеру вуснах, ліпела падступная ухмылка. «Хочаце чужы твар займець? Гэта можна». Страшная здагадка перахапіла дыханне, напяла скuru на лабаціне. Там, у «мардоўні», з ім гаманіў Воланд! І на раніцу, зірнушы ў люстра, ён пабачыць не сваю фізіяномію, а казліную пысу Жабаедава! Уражаны, прыўзняўся на локці, пацёр падбародак, ды тут жа адагнаў бязглаздзяя думкі. Сталоўскі апівуда, ясны перац, вёрз лухту, але, пазіраючы на ўтвораны не зацягнутымі шторамі прастакутнікі вакна, вырашыў на ўсякі выпадак не спаць.

У ўсім прастакутніку гарэла самотная зорка. Нечакана яна задрыжэла, стала размытай, і гарачая далонь эмахнула з вачэй няпрошаную слязіну. Бяssonік убачыў раптам сябе самога, але на трыццаці га-

доў маладзейшага. Седзячы ў паўэмроку «маласяменай» кухні і паклаўшы на засланы газецинай стол агульны сыштак, ён пісаў сваё першае апавяданне. Пісаў прагна, натхнёна, што раз абломваючы грыфель алоўка. Кінь дурное, — хацеў крыкнучы себе самому, — твая пісаніна нікому не патрэбна! Ты скончыш жыццё, як тая порхаўка — увагнайшы нос у дабрачынную сёrbанку. Аднак не крыкнүў, а толькі ўголас загадаў ужо сябе сённяшняму: «Не спі, не спі, браток».

Раніца выдалася пагоднай, і пакой праціналі сонечныя промні. Сцяпан з цяжкасцю раздэ́р павекі, задаволена, да храбусцення ў костках, пацягнуўся, але тут жа вылез з-пад коўдры і пабег на нягнуткіх нагах да люстра. Перавёўши дых, выціснуў прышч на носе і рушыў у прыбіральню, гучна пляскаючы па падлозе босымі ногамі.

Душу вяртаючы да слова



Леанід ГАЛУБОВІЧ

А, бывала, што й на верши
мог натхніць няўзнак,
і няведама, хто лепши
ў доме быў мастак.

А калі прыйшла часіна
развітцаца з ім,
нечакана патрасіў ён
простае зусім:

«Пахавай мяне ў прылеску
ў ўёмны час начны,
хай растуць з мяне пралескі
светлымі вачмі»...

Дружбе іх Лявон не здрадзіў,
дзякаваў за лёс,
прособу сябравую спраўдзіў —
прах у лес аднёс.

Там, нябогу, на пагорку,
закапаў Лявон,
і завый-заплакаў горка,
як сабака, ён...

Чорны круг з-пад хмари гракаў,
нібы смерць сама:
што ў Ляўона быў сабака,
а цяпер — няма...

Але, колькі жыць ні будзе
на зямлі Лявон,
ён сабаку не забудзе
да апошніх дзён.

14 лютага 2019

Рой слоўнай журбы
па-над Жабінкай вісне —
над клёнам самотным і ўквеценай вішняй,
над ціхім райцэнтрам і блізкім сялом...

«Я тут, пеклаванцы!» — махну ім здаля.
«Вітаем, самотнік! І дзе ты цягаўся?»
«Ды вас выдаваў», — адкажу Васілем.
«Ну, выдаў, і — дзякую. Цяпер далучайся...»

А як далучыца і лішнім не быць,
і сеўши, як роўны, за чаркай з цыгаркай,
пад вокам нябёсаў маўчаць пра нябыт,
прытомнішы лёс, нагаданы цыганкай.

Які неспасціжны зямны гэты свет,
а што ўжо казаць пра паднебны —
высокі?!

Знямее на вуснах людскі запавет,
але не Гасподні, што мае вытокі

з нязнанай прыроды, з таемных глыбінь,
чый дух жыватворны і неўміручы,
адкуль і авесцяць — як выдых: амінь —
твой вырак зямны і твой рок немінуучы...

Што вышапчаши духам, не ўпішаши пяром
на дошку раённую гонару й славы...
І як жа шкада, што мы ўсё-ткі памром,
знямогішыся ў часе айчынай патравы...

28 траўня 2020

Эпас 1937 года

паэты — рассстраляныя

жывыя — чытачы

29 кастрычніка 2019

Мне думкі ўласнай, што імкне ў прасцяг,
у часе не дагнаць,
яна ў Сусвеце —
маёй істоты сутнасны працяг,
як Божы дух у Новым Запавете.

Аб чым яна? Аб тым, што лёс зямны
стасціг мяне і выстудзіў дарэшты,
што адгучалі гімны і званы
і ўжо пара парадакаваць парэшткі...

А ці з'яўлююся некалі яшчэ
ў якімсьці іншым вобразе ці стане?
О, гэта думка следам апячэ,
аднак жа, папярэдняй не дастане...

17 студзеня 2020

Светлай памяці паэтаў Васіля Гадуль-
кі, Васіля Сахарчука і Алеся Каско

Няма ні Алеся, ні двух Васілёў.

Уноч на Хрыстовае
ўваскрасленне

І я калісьці хадзіў па вадзе,
хлеб дзяліў і ўздымаў нямоглых...
А сёння сам скарыўся бядзе,
жыву з хваробай, трываю подлых...

I скажа Ён, як прыйду на схіл:
што я напісаў нявартая строфы,
таму не хапіла мне духу й сіл
данесці свой крыж да сваёй Галгофы...

Ну, што ж, прыму я і гэткі кон,
як і той наслед чалавечы:
быць смяротнымі веку спакон
перед Ягонымі абліччамі вечным.

13 красавіка 2020

COVID-19

Пад вокнамі
расцвіта чаромха,

зягненца, зблелая,
да балконаў хрушчоўкі.
На пятым паверсе
задыхаюся ад яе
саладжава-п'янкога водару...

А стары сусед,
звесіўши галаву сівую
над кронай заснежанай,
кожа мне
непракашлянім голасам:
«Здарова, Міхальч!»
Ці ты чуеш?!
Зусім не пахне сёлета
наша чаромха...»

4 красавіка 2020

Адно і тое ж — кожны дзень:
устанеш рана, ляжаши позна,
і покуль свой не збудзеш цену,
ты дзень свой дойжыші колькі можна...

А што за днём? Бяssonня почні:
з пакутным каяннем, і — роспач,
бо ўсё не так — наўзбоч, настороч,
не там, не тую сцежку топчаши...

І блікні постаць, і нутро
згасае, і сам ты паступова
ператвараешся ў нішто,
душу вяртаючы да Слова...

Што ж, гэткім ёсць тваё жыццё,
што млее ў вечнасці Сусветнай,
дзе Бог наш стараЗапаветны
з нічога зноў стварае ўсё.

11 траўня 2020

Перад зямнымі выраем

З часу свайго не вылеціш
пералётнаю птушкай

30 студзеня 2020

I там забудземся мы ўсе,
ў тым пасмартотным вечным сне —
ў сцяблінах траў, лістах, карэннях,
імху падмуркаў, сутарэннях,
наступных жыццях і тварэннях...

1 чэрвеня 2020

12 жніўня наш шаноўны аўтар, вядомы
паэт, празаік і крытык Леанід ГАЛУ-
БОВІЧ будзе адзначаць сваё 70-годдзе.
Жадаем яму натхнёнасці, здароўя, новых
публікаций і яшчэ шмат-шмат гадоў да
«зямнога вырая».

Дзень пачынаўся...

Уладзімір
ХІЛЬМАНОВІЧ

Канапа

Канапа — адно з найвялікшых дасягненняў чалавечства. На офіснай канапе развязваюцца найважнейшыя бінесовыя пытанні, на хатнай канапе разыгрываюцца сямейныя жар-сці, зачынаюцца новыя людзі. Бывае і наадварот. А бывае тое ды іншае і там і там. Ды няма нічога больш прыемнага, чым ляжаць на канапе і чытаць кніжку ці ўлюбленую газету. Для нармальнага чалавека канапа — гэта блакітная мара ўсяго жыцця паміж віхураў мітусні і тлуму: як прыемна на яе класціся ўвечары пасля цяжкага дня, як соладка на ёй спаць, як прыемна з раніцы пацягваща і лавіць асалоду выходнага дня. Канапа — родная сястра ложка, але куды больш шляхетная і выкшталцоная прадстаўніца сямейства мэблевых. Канапа — гэта паказчык заможнасці, аснова дабрабыту і камфорты, гэта альфа і амега ўтульнасці.

Юрка Балюк не меў сваёй канапы. Не меў ён і кватэр, хоць і быў выкладчыкам тэхнікума. Пятнаццаць гадоў халасцяцкага жыцця ў інтэрнаце зрабілі яго бурчлівым і раздражнёным, калі справа датычыла супрацьлеглага (дзіўнае слова, бо яго прадстаўніцы якраз зусім не супраць!) полу. Ён не заліцаўся да маладзеньких юрлівых студэнтак, якія адмыслову апраналі на яго заняткі спакушальныя кароценькія спаднічкі ды іншыя аксесуары адзення, якое ў летні час толькі з умоўнасцю можна было назваць верхнім. І не таму, што яны яму не падабаліся і не будзілі адвечнага мужчынскага памкнення. Расперазацца і разгуляцца яму не дазваляла працоўная прафесійная этыка. А на пошуках знаёмствай у кнайпах і барах папросту не ставала грошай. Таму Юрка меў адну сталую каханку, на жаль, далёка, ажно ў Менску, да якой наведваўся перыядычна, на выходныя ці адпачынак.

Дарога да сталіцы яго заўсёды раздражняла і злавала: трэсціся ўсю ноч смуродным цягніком было сапраўды стамляльна, а аўтобусам, хоць і было ў два разы хутчэй, выходзіла драгавата. На гэты раз ён выехаў у пятніцу начным цягніком. Яму яшчэ паshanцавала — касавская касірка, ні то падміргнуўшы, ні то нешта глыкнуўшы, падкрэсліла ягоную ўдачу:

— Апошняе месца, малады чалавек!

— Апошняя ў папа жонка, — адрозу буркнуў Юрка, але скамяняўся і ўслед адказаў рэверансам — ні то лагодным позіркам, ні то зычлівай усмешкай. Ажно касавская дама бальзакаўскага веку заірдзелася. Якраз як тая чэхаўская герайні, адзначыў у галаве Юрка: «Ёй

упершыню ў жыцці пацалавалі руку, і яна не вытрымала...».

Уладкаваўшыся на верхнія паліцы перапоўненага плацкартнага вагона, Балюк адрозу паспрабаваў заснуць, але марна. Знізу дvoе «прапетарыяў» расклалі на газету селядзец і абмяжоўвацца гэтым відавочна не збраліся. У канцы вагона грала музыка. Насупраць кабета закалыхвала дзіця, якое маўклівасцю таксама не вылучалася, а ў тамбуры жаласліва скуголіў сабачка. «Пракляты цягнік! — пышчотна падумаў Юрка. — Адкуль тут узяўся гэты сабака?»


— Пасцель браць будзене? — бесцырымонна абарвала роздум тоўстая правадніца з носам Джаконды. Самадастатковыя «прапетары» адмоўна і рашуча захіталі галавамі, Юрка палез у кішэнь портак і, выцягнуўшы некалькі патрэбных паперак, разлічыўся за звыклы камплект блязвіны.

— Не забудзьцесь з раніцы сабраць і здаць! — замест «Добрай ночы!» прабуніла Джаконда.

Балюк заслаў адну прасціну, утрамбаваў у маленкую навалку куды большую падушку і, накрыўшыся з галавой другой прасціной, змучаны цяжкім днём, урэшце заглыбіўся ў сон...

...Выйшаўшы на перон, дзе гуляў пранілівы сівер, традыцыйны для беларускай сталіцы, якая «ўпэўнена глядзіць у будучыню», Юрка падняў каўнер і падаўся на прыпынак у кірунку Інстытута культуры. Яго пасія жыла ў тым мікраараёне ва ўласнай кватэрэ. Па дарозе ён адзначыў для сябе твары атлусцелых міліцыянтаў — у Менску яны чамусыці розніліся ад правінцыйных большай жлобскасцю, сваёй трывухатасцю і нейкай азызласцю.

Праз дваццаць хвілін, знайшоўшы патрэбны пад'езд, ён не паспей нават націнучь на



Фота www.mebelok.com

пісані «Грузоперевозкі — уют в кождый дом», быў балбатлівы мужык гадоў піцідзесяці. Удвох з Юркам яны пацягнулі шырокую канапу да месца прызначэння. Канапа была цяжкая, так што даводзілася спыняцца на кожным паверсе. Урэшце яе давалаклі, балбатун атрымаў свою дваццатку і на развітанне праспіваў да Галі: «С мілым дома, с мілым в бане, на тахте и на диване...». І закончыў:

— Жадаю, гаспадынка, каб канапа служыла доўга і не рыпела!

Падміргнуўшы Юрку, напіваючы сабе пад нос ужо нешта іншае, зінк за дзвярыма.

У Юркі нібы камень з грудзей ссунуўся. Настрой у яго адрозу прыўзняўся. За пару хвілінаў ён абадраў цэлафан з канапы і відавочна застаўся задаволеным сабой.

Канапа — родная сястра ложка, але куды больш шляхетная і выкшталцоная прадстаўніца сямейства мэблевых. Канапа — гэта паказчык заможнасці, аснова дабрабыту і камфорту, гэта альфа і амега ўтульнасці

патрэбную кнопку — дзвёры расчыніліся, і ягона Галі кінулася яму на шыю:

— Юрка, здароў, як ты ў час! А я думала, што будзеш толькі пасля абеду, а якраз канапу купіла, учора заплаціла, а цяпер павінны прывезіці, вось выйшла пашукаць каго, каб дапамог разгрузіці і занесці ў кватэру.

Такі пачатак не вельмі ўзрадаваў Юрку: Галі жыла на восьмым паверсе, і перспектыва пачаць дзень з того, што цягніцца ў гэту халерную канапу ўгару, душыцца і прэць, настрою не дадавала. Але куды тут дзенешні... Нічога — супакойваў ён сам сябе, зацягну, прыму душ, а там ужо адарвуся напоўніць.

Машыну з мэблій давялося чакаць гадзіны паўтары. Кіроўцам фургончыка, на якім вялікім сінім літарамі было на-

— Ну добра, давай хуценька ў лазенку, а я зараз нешта на стол падрыхтую, — яшчэ болей прыбадзёрыла яго Галі.

Праз хвілін пятнаццаць Юрка, асвежаны прахалоднай вадой, ужо сядзеў на новай канапе і раскаркоўваў пляшку купленага яшчэ ў Горадні чырвонага віна. Ён узняў свой келіх і ўрачыста прамовіў:

— Ну, за тое, каб канапа не рыпела! — але не паспей нават чокнуцца са сваёй пасіяй. У дзвёры настойліва пазванілі.

На парозе з'явіўся здараўенны бамбіза, які, як стала зразумела з яго ласкавага позірку, таксама не чакаў тут Юркавай прысутнасці.

— Знаёмся, Юрка, гэта Віця, — не разгубілася Галі і дастала з серванту яшчэ адзін келіх. — Я табе пра яго расказала.

Бамбіза ашчэрыўся і выціснуў з сябе нешта кшталту ўсмешкі.

Юрка далонь патанула ў яго агромністай руцэ.

«Такі адзін раз уваліц — і будзе дастаткова, — адзначыў Юрка, — чортава баба, нічога яна мне ні пра якога Віцю не расказвала. Курва, завяла сабе яшчэ аднага хахаля!».

— Разумееш, Віцька, я якраз сёння канапу купіла новую, вось вырашылі замачыць пакупку, — залагоджвала далей Галі сітуацыю.

— Канапа — справа добрая, — адгукнуўся бамбіза і вывалик з поліэтыленавай торбы літровую пляшку «Сталічнай».

— Дай, Галі, шклянкі большыя, а то з гэтых мензурак мы будзем суткі піць.

Галі пайшла на кухню шукаць адпаведныя шклянкі, а Віцька нахіліўся да Юркі і сцвердзіў:

— Во файнай баба, праўда!?

Юрка нават не знайшоўся, што адказаць на такую ні то нейтральна кампліментарную, ні то канфрантацыйную тыраду, ды ўжо з'явілася Галі з вялікімі шклянкамі і талеркай пакроенага сала.

Бугай адным рухам скруціў бутэльцы галаву і наліў гарэлку.

— Ну, то давайце шахнем за тое, каб гэта канапа не рыпела!

Але выпіц зноў не ўдалося. У дзвёры чарговы раз пазванілі. Галі падхапілася, і праз колькі секунд у пакоі з'явіўся яшчэ адзін госьць — хударялы хлопец гадоў дваццатці пяці ў старамодным турэцкім швэдзары.

— Знаёмся, Генка — гэта Віктар і Юра, я тут сёння канапу сабе купіла, то вось сядзім з хлопцамі, адзначаем.

Юрка з Бугаем толькі пераглянуўся, а Галі пайшла яшчэ на пакону як след.

Пасля таго какаў і адыхаў канкурэнтаў Юрку чамусыці агарнула абыякавасць і нейкай інфантыльнасць. Пакуль Галі мыла посуд, ён дапіў проста з бутэлькі віно, не скідваючы адзення, разваліўся ў іншае вымірэнне. Сніліся яму плацкартны вагон з вялікім надпісом «Грузоперевозкі — уют в кождый дом» і Віцька-бамбіза ў форменным кіцелі і фуражцы чыгуначніка. На адной з верхніх паліцаў сядзела Галі і цалавалася з тоўстай правадніцай-Джакондай. А ў тамбуры жаласна скуголіў сабачка...

З'явілася Галі.

— А, вы ўжо выпілі без мяне, налівай, Віцька, па новай!

Бамбіза паслухмяна напоўніў шклянкі. Павісла маўчанне, якое нясмела перапыніці Генка:

— Ну што, хіба давайце выпім за тое, каб гэта канапа дойга служыла і не трашчала!

Цяпер ужо Юрка не вытрымаў і адчайна ды агрэсіўна выскаліўся, нібы той сабака ў пастцы:

— Так, хлопцы, я прыехаў сюды здалёк, цягай гэтую канапу і нікуды сёння адсюль не пайду! Но ісці мне ў вашым горадзе больш няма куды, — і рэзка нагбом кульнуў налітае, маўляў, адна казе смерць.

Галі зачырвялася, але маўчала. Бамбіза Віцька замест таго, каб прыкончыць Юрку адным ударамі свайго магутнага кулака, нечакана разгублена стаў апраўдаўца:

— Ну, ты прабач, мы ж не ведалі... Слухай, ты не супраць, калі мы пасядзім яшчэ, даб'ем гэту бутэльку?

— Дап'ем канешне, не звяры ж, — прыкметна палагоднёў Юрка, адчываючы, што ініцыятыва канчатковы пераходзіць у ягоныя руки.

Яшчэ праз пайгадзіны, прыкончыўшы пляшку і закусіўши, абодва хлопцы развітаіся і пайшли. Бамбіза перад адыхадам паспей яшчэ шапнүць Юрку:

— Ты ўжо правер сёння гэтую канапу як след.

Пасля таго какаў і адыхаў канкурэнтаў Юрку чамусыці агарнула абыякавасць і нейкай інфантыльнасць. Пакуль Галі мыла посуд, ён дапіў проста з бутэлькі віно, не скідваючы адзення, разваліўся ў іншае вымірэнне. Сніліся яму плацкартны вагон з вялікім надпісом «Грузоперевозкі — уют в кождый дом» і Віцька-бамбіза ў форменным кіцелі і фуражцы чыгуначніка. На адной з верхніх паліцаў сядзела Галі і цалавалася з тоўстай правадніцай-Джакондай. А ў тамбуры жаласна скуголіў сабачка...

Раніца дырэктара

Дзень пачынаўся як звычайна. Ляўонці Сцяпанавіч увайшоў у свой кабінет, звыклым рухам адкаючымя мяккае крэсла, бухнуўся ў яго і пад'ехаў бліжэй да стала. З лянівасцю задаволенага сабой і навакольным светам чалавека ён пачаў раскладаць свежую пошту: некалькі за-прашэнняў, стос газетаў, сярод якіх вылучаліся пяць асобнікаў «Советской Белоруссии», і яшчэ ліст, спрэс заклеены маркамі — ажно з далёкай Кубы. Ляўонці Сцяпанавіч Крывашапка быў дырэктарам mestachkovай школы, якая лічылася ўзорнай у раёне. За выдатныя дасягненні колькі гадоў таму ён у ліку іншых актыўістў «Белай Русі» быў узнагароджаны паездкай за ажно — ажно на «востраў Свабоды». Пасля гэтага візіту на адрес школы з Кубы рэтулярна прыходзіў канверт з часопісам «Хувентуд» на гішпанскай мове, асобныя нумары якога Ляўонці Сцяпанавіч нават не распячатваў. На гэты раз ён, аднак, раздрадаў канверт і выцягнуў не патрэбны яму асобнік на незразумелай мове. На вокладцы быў змешчаны партрэт геральдичнага камандантэ з дзяўчынкай на руках. Ляўонці Сцяпанавіч не стаў нават гартаць часопіс і плюснуў на стол.

Дырэктару было крыху за сорак гадоў, але выглядаў ён на старэйшага. Характэрная лысіна, пузаты жывот і вечна пакамечаны гарнітур выдавалі ў ім тыповага кіраўніка адказнай структуры, ячэйкі выхавання беларускага грамадства. Гонарам дырэктара быў тэлефон, які злучаўся голаснай сувяззю з кабінетам сакратаркі. Яго два гады таму презентаваў школе спонсар — раённы завод элек-траапаратуры. Дзякуючы гэтаму тэлефону Ляўонці Сцяпанавіч урэшце адчуваў сябе высокім начальнікам. У маладыя гады кар'ера яго развівалася па ўзыходнай. Крывашапка быў кам-самольскім актыўістам і марыў пра сур'ёзнае кіроўнае месца. Але тут ляскнуўся Савецкі Саюз, і замест ідэалагічнай працы ён быў змушаны ісці працаўца простым настаўнікам гісторыі ў аддаленай вёсцы раёна. Там ён працадаў некалькі гадоў, але пасля першых презідэнцкіх выбараў спаквала пачаў выбірацца наверх. Яго заўважылі і неўзабаве ацанілі. Урэшце дабраўся і да пасады дырэктара школы. А там, глядзіш, і ў раённы цэнтр запросіць...

— Ляўонці Сцяпанавіч, да вас наведнік, — перапыніў яго салодкі роздум голас сакратаркі Зіначкі ў гучніку тэлефона. — Пускаць?

— Пускайце! — крыху незадаволеным голасам чалавека, якога адравалі ад важных дзяржаўных спраў, прамовіў дырэктар. Калі праз дзясятак секунд у кабінет увайшоў чалавек, ён нават не адараў вачэй ад стала. Гэта была яго звыклая манера абыходжання з ніжэйшымі па рангу. Пра прыезд вышэйшага начальства Ляўонці Сцяпанавіч заўсёды ведаў загадзя ад сваёй швагеркі Пятроўны, якая працавала ў раённай структуры адкукацыі. Таму да такіх візітаў ён быў заўжды падрыхтаваны, а школа — вылізана і вічышчана да таго самага ўзорнага выгляду.

— Ляўонці Сцяпанавіч? — пачаў ён роўны жаночы голас. То, што «наведнік» аказаўся жанчынай, яго не здзвіла: у адкукацыйных установах яшчэ з бэсэсраўскага часу павялося так, што асаба не мела плоці — жанчына ўсё роўна называлася «дырэктар», «касір», «бухгалтар», «наведнік» і гэтак далей.

— Крывашапка?! — голас відавочна дабавіў металічных нотак і прагуччаў ужо амаль над вухам, так што дырэктар здрыгнуўся і амаль што не падскочыў. Ен нарэшце ўзняў маленькія вочки і... ледзь не асплюніе. Пасярод ягонага кабінета стаяла высокая сімпатычная брунэтка. Наведніца была амаль голая — на ёй былі толькі доўгія скуранныя боты, ружовыя трускі, якія ледзь прыкрывалі самае патаемнае, і класічныя строгія акуляры. Чорныя валасы былі дасканала сабраныя і замацаваныя ззаду нейкімі мудрагелістымі зашчэпкамі. Ляўонці Сцяпанавіч ледзь не аслеп ад яе падцягнутага жывата і белі стромых грудзей. Сонца з шырокага вакна адбівалася промні ад зграбнай жаночай фігуры яму прости ў твар.

— Дык, значаць, вы і ёсьць дырэктар гэтай школы, — то-нам, які не пакідаў сумневу ў перавазе, працягвала таямнічая і дзіўная наведніца.

— Так, Ляўонці Сцяпанавіч Крывашапка! — адрапартаваў збянятэжаны дырэктар. Ён памікнуўся прыўніцца, але ножка крэсла паехала, і ён нязграбна зваліўся назад. — Прабачце, сядайце, калі ласка! — дырэктар з другой спробы ўрэшце ўскочыў і паслужліва падсунуў суседняе крэсла незнаёмцы.

— Гэта вы тут суткамі сядзіце, праціраеце порткі, мне няма калі рассядзіцца! — сказала, як адрезала, тая і прайшла па дыректарскім кабінеле да акна. — Дзяржаўныя інтарэсы трэба пільнаваць!!!

Дырэктар ablіваўся халодным потам, думкі ў яго галаве мільгали, як касяк маленьких рыбак: «Няйнайчай з аблана прыслалі; каб з раяна, то Пястроўна папярэдзіла б. А можа, і з самой адміністрацыі... Апошнія слова «...прэзідэнта» цюкнула яму ў скронь, нібы куля.

— Прабачце, а як вы сюды прыйшлі? — дырэктар хацеў сказаць «голай» і ледзь не вымавіў гэта, але ў час схамянуўся і няўклюдна закончыў: — Пешшу?

— Не, я на машыне прыехала. А плашч пакінула ў вітальні вашай сакратарцы, каб яна пачысціла, дарогі тут у вас чорт ведае якія, раз толькі вылезла з машыны — і забрудзіла крысо.

«Значыць, здалёк», — дапяў Ляўонці Сцяпанавіч і ледзь не здрэнцвеў ад сваёй страшнай здагадкі.

— Буду ў вас куратарам, — канкрэтныя зваліўся брунэтка. — Мяне завуць Маргарыта Артураўна.

— Вельмі прыемна, — выгнусіў ў паклоне дырэктар. — А скажыце, калі ласка, што вы будзеце курыраваць: выяўленчее мастацтва, эстэтыку ці, можа, увесе культуры працэс? — лісліва, стараючыся зрабіць ускосны камплімент грознай незнаёмцы, далікатна запытаваць Ляўонці Сцяпанавіч.

— Я буду курыраваць ПВП — пачатковую вайсковую па-

дрыхтоўку, — расшыфравала Маргарыта Артураўна. — І пачынаць, відаць па ўсім, будзем з настаўнікамі адміністрацыі школы. Вось вы, прыкладам, колькі разоў можаце адціснуцца ад падлогі? Напэўна, разоў пяць, не больш? Прадэмансцтве!

Дырэктар зусім збянятэжыўся, але голас Маргарыты Артураўны не пакідаў выбару. Ён паслухмана прыняў адпаведную пазіцыю і, ледзь адціснуўшыся трох разы, знясілена ўпаў на дыван.

— Я так і ведала... — з'едліва прамовіла суровая куратарка. — Уставайце ўжо, гэта вам не пузам аб зіначкі жывоцікляпца!

Дырэктар ускочыў як уджалены. Адкуль яна ведае? Няўжо Зінка здала? Як яна магла... Прыгрэў змяю, падвысіў ёй заробак. Не, не магла, не ўяўляе інтарэсах. А можа, гэта ўвогуле які шантаж, і гэтая дамачка зусім не з аблана і не з адміністрацыі?.. Таму яна і голая. Здымуць зараз праз акно на відз, а потым даказвай, што гэта не ты яе распрануў. Страшная версія зусім падкасіла яго — дырэктар плюхнуўся ў крэсла і ледзь не сттраціў прытомнасць.

Але брунётка і не думала развіваць сэксуальную тэму.

— Вам што, кепска? — голас Маргарыты Артураўны крыху палагоднёў. Яна падышла да стала і, націснуўшыся адпаведную кнопкі, загадала:

— Зінчка, шклянку вады, і прыспешице!

Праз паўхвіліны перапалочана сакратарка прынесла шклянку вады, а заадно і пачышчаны плашч сталёвага колеру. Куратарка ўзяла вонятуку, накінула плашч на сябе і нарэшце села насупраць праз стол — нібы следчы на допыце.

— У вас колькі ў школе сябраў БРСМ у старэйшых класах?

— Семдзесят адсоткаў, згодна з даведзенай дырэктывой аблана, — адрапартаваў, глынкунуўшы вады і крыху акрыяўшы, Ляўонці Сцяпанавіч.

— Я не пытаюся вас пра працэнты, скажыце ў лічбавым эквіваленце!

Дырэктар палез у верхнюю шуфляду і выцягнуў паперы — сто семдзесят... не, ужо сто восемдзесят чалавек.

— Добра, а колькі з іх выбягае стомятоўку з 13 секунд?

— Я не... не ведаю, — збянятэжыўся зноў дырэктар. Але на сэрцы яму крыху адлягло. Калі яна задае такія пытанні, значыць, гэта не сэксуальны шантаж. Сапраўды, нейкай новай праверка, новы куратар. Але хто яе прыслаў? Дырэктар упершыню асмеліўся зазірнуць у очы куратарцы, але тут жа перавёў іх ніжэй і, не вытрымаваўшы відовішча голых грудзей высокапастаўленай асобы, зусім апусціў долу.

— Я бачу, справа фізічнага выхавання ў вас тут зусім запушчана, — працягвала сваё Маргарыту Артураўну. — А як з веданнем ангельскай мовы?

Чаму ў вас да гэтага часу на школе па-ранейшаму вісіць «Добро пожаловать!»? Расейшчына больш не актуальная, як мага хутчэй перарабіце па-ангельску!

— Прабачце, мы не паспелі...

— пачаў апраўдаўца зусім заблытани Ляўонці Сцяпанавіч.

— У іншым месцы будзеце расказваць, — перапыніла яго куратарка. Тут яе позірк упаў на кубінскі часопіс.

— Вы што — кастрат? Я хацела сказаць: прыхільнік Кастра?

Дырэктар, збіты з панталыку такім пытканнем, нічога не змог адказаць, а толькі стаў адмоўна хітаць галавою.

— Праўдападобна, вы зусім не чытаце ўрадавых газет?! Вы не ведаецце, што ў нас кардынальная змена арыентацыі?! Праз трох месяцаў запланаваныя поўнамаштабныя вучэнні з НАТАМ.

Агаломшаны, счыранелы, як бурак, Ляўонці Сцяпанавіч маўчай — ён сапраўды не чытаў апошнія месяцы ніякіх газет, не лічачы гараскопаў і прагнозу надвор'я.

— Мабілізуйце ўесь адміністрацыйны рэсурс! Сітуацыя сур'ёзна. Не спіце тут! І памятайце: галоўнае — гэта фізічнае падрыхтоўка! Тыдні праз два пастараюся зноў да вас прыехаць. — Маргарыта Артураўна рэзка ўзнялася з-за стала, яшчэ раз бісниснула сваім дасканальным целам праз разрез плаща ды імкліва выйшла, ляпнушы дзяўрыма.

Некалькі хвілін дырэктар сядзеў як укопаны, потым памаленьку выбраўся са свайго крэсла і, сагнуўшыся, каб яго не ўбачылі з вуліцы, падабраўся да акна. Ён асцярожна зірнуў на двор і ўбачыў хвост машыны, што выїзджала са школьнага двара. Гэта быў «Мэрсэдэс» сталёвага колеру, такога ж, як і плащ Маргарыты Артураўны.

Ляўонці Сцяпанавіч вярнуўся да стала, выцягнуў з ніжняй шуфляды стос кубінскіх часопісаў і стаў драць іх на як мага драбнейшыя шматкі. Пакончыўшы з праклятым «Хувентудам», ён скінуў пінжак, апусціўся на дыван і, цяжка сапучы, стаў адцісніцца ад падлогі...

Будзьма з «Дзеясловам»!

Сябры!

У сумны час пандэмійнай самаізоляцыі заклікем у бязмежны і вольны свет сучаснай нацыянальнай літаратуры! Яго ўжо амаль два дзесяцігоддзі презентуе «Дзеяслou» — адзін з краіне перыядычны часопіс, які аўктыўна асвяляе літаратурна-мастацкі працэс, друкуе творы беларускіх аўтараў (і пераклады замежных) — не зважаючы на іх грамадска-палітычныя і эстэтычныя мастицкія прыхільнасці.

Дзейнасць «Дзеяслou» накіраваная ў першую чаргу на выжыванне ў краіне свабоднага слова, беларускай літаратуры, абарону права пісьменнікаў і журналістаў на публікацыю сваіх тэкстаў, данясенне да чытальняў праўдзівай і аўктыўнай інфармацыі пра стан літаратуры і культуры.

Сярод аўтараў «Дзеяслou» былі найлепшыя беларускія творцы: Васіль Быкаў, Янка Брыль, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Генадзь Бураўкін. Свае новыя творы працягнуўшыся выданню Святлана Алексіевіч, Уладзімір Арлоў, Анатоль Вярцінскі, Генрых Даўгін, Леанід Дранько-Майсюк, Алеся Жук, Сяргей Законнікаў, Васіль Зўёнак, Віктар Казько, Віктар Карамазаў, Уладзімір Някляеў, Алеся Разанаў, Андрэй Федарэнка ды іншыя літаратары.

Шмат увагі часопісу надае публікацыям спадчыны вядомых беларускіх пісьменнікаў: Алеся Адамовіча, Васіля Быкаў, Ларысы Геніёш, Уладзіміра Караткевіча, Анатоля Кудраўца...

За апошнія гады ў Беларусі з'явілася новае пакаленне маладых таленавітых аўтараў, у якіх дзяякуюч



Напярэдадні



Рычард БЯЛЯЧЫЦ

Ты і верш

Мне падабаецца, што верши:
На гэтым свеце мы адны.
Па слову роднаму,
Па вершу
Збірала ў сонечныя дні.
Пляшотна руکі падбіралі
І вочы, колькі поўдзень плыў,
У пацеркі,
Вянкі,
Каралі,
Каб пад вясёлкавы матыў.

З шуфляды і з-пад пакрывала
Празnoch вымала,
Хоць на міг.
Нібы па тварах,
Пазнавала
Па рыфмах,
Вобразах ты іх.

Ты бачыш вернасць,
Чуеш згоду,
Плячо сяброўскае яго.
Бо верши прыходзіць назаўсёды,
Ён з дома болей ні нагой.

Ён твой і мой —
Мы помніць будзем.
Не абіока, не гультай.
А на дарогу добрым людзям
Не пашкадуй,
Перачттай.

Мне Вас шкада

Быў верасень на слова не такім
Багатым
І на сонца дужа рэдкім.
Мне Вас шкада,
Таму што скразнякі
Са свежым урываюцца паветрам.

Лягчэлі кроны,
Думалі яны
За журавамі паляцець над полем.
Мне Вас шкада,
Таму што будуць дні
На твары незнаёмия ўсё болей.

I застаюся паміж зор адзін
На ростанях зямных,
Але на волі.
Мне Вас шкада,
Бо жураўліны клін,

Як міг,
Не паутараеца ніколі.

Не трэба мне паўсвету аднаму,
А Вам бы — журавінныя каралі.
Мне Вас шкада,
Напэўна, і таму,
Што Вы былое сёння шкадавалі.

Напярэдадні

Алене Пасюце

Беларускія думкі мае
Вы ў букает падбіралі жывымі.
А дзе красак крыху не стае,
Аздаблялі прыгожа сваімі.

Не цвіла кампазіцыя дзе,
Дзе прыязнью ўсмешку ні стрэнэ,
У крынічнай чысцюцткай вадзе
Беларускасць
Пускала карэнне.

Там пялёсткі да рук, да вачэй,
Прыпадаючы, быццам пара ім,
Станавіліся толькі ярчэй
Па бялюткам прыснежаным краі.

Напярэдадні светлых Каляд
Пад марозным блакітным парывам
Чуць імя ракатлівае рад
Побач з Вашым
Здаўна лёгкакрытым.

Будзе словаў няшмат.
Іх найперш
Бог пасыпаў
Бацькоўскаю жменяй.
Як бясконцы Сусвет,
Стане верш
Мой і Ваш
У імя прадаўжэння.

Малая радзіма

I будзе маліца зямля
На noch
I марознымі світаннем.
Малая радзіма мая
З каленяў ніколі не ўстане.

Пад хмарамі не пазнаю
I край,
I дзяржаву,
I крэсы.
Цяпер жа радзіму маю
Ніхто і нішто не ўваскрэсіць.

Хоць потым нямала падкоў
Пазблі ад “аз”, “буки”, “ведзі”,
Усе мы з былых пастушкоў,
Хто сноў на зары не дагледзеў.

Бацькі не забралі з сабой,

Сама ж бараніца не ўмела.
Вялікі завоблачны боль
Радзімы маёй утравелай.

Зацьменне.
Крычы-не крычы,
Пішы-не пішы.
Не паможа.
І думай-не думай аб чым...
Параі мне
І злітуйся, Божа.

Тут

Тут атупліўся нябесны аблар
Па-над святою Гародняю:
Верши свае прамаўляе святар
Па-беларуску сягоння.

Голос у цемру свячэннем урос
І спавядаваецца роўна.
Слухае класік
І вечны Хрыстос,
Што прыязмліўся ля Нёмана.

Чуюць анёлы,
І слухае люд
Годны,
Цярплівы,
Суровы.
Перад Сусветам нязведаным тут
Добра мне з роднаю мовай.

Упершыню я паэта такім
Чуў,
Бы па краі ён крочыў.
Словы матуліны
Беглі ў радкі,
Стаўшы малітвай аднойчы.

Жанчына ў чорным

Сябры высакародныя мае,
Трывае скрэзь нябеснае павека,
А Ігара Жука нам не стае —
Прафесара, рупліўцы, Чалавека.

Вялікі Нёман стаў тады хмурней,
І горад запаволіў крокі злёгку,
Калі згубіўшы ўсмешку,
Пабяднеў,
Бы неба
На няўрымслівую зорку.

Між намі сталі толькі дзве зімы.
Па Млечным Шляху,
Нібыта па пляцы,
Пайшоў адсюль паломнікам,
А мы
Вярнуліся, яго каб дачакаца.

Навошта неразумная зіма
Прыходзіць на яго прыступкі мела.
Не бачыў аніколі, а пазнаў
Жанчыну ў чорным
У Сусвеце белым.

Ні ўчора і ні сёння не прыйшоў.
Не запрашаю, не віню, не дакараю..
Лягла касынка чорная лясоў
На лоб зіме самой
І небакраю.

Неба наранку шырэй і глыбей,
Спаць не збіраеца вечар.
Чым жа пакрыўдзіў учора цябе,
Не здагадаўся аб нечым?

Мне спавіваць,
Як дзіця, дапазна
Верш для цябе адмысловы.
І на сібі не падобна вясна
Позіркам, крокам
І словам.

Горад не родны.
І вечер чужы
Хмараў не можа напіцца,
Зносіць з вачэй у пясок капяжы,
Што нараджалаі крыніцу.

Але рыхтуе ўваходзіны шпак,
Зайцаў касцёр на паляне.
Будзе назаўтра ў ваколіцы так,

Як
Пры сустрэчы ты глянеш.

Вернецца потым пад сонца здалёк
Натаўзабытая вера.
Кроны захмеліць бярозавы сок,
Вуснаў
Спахопіцца
Бераг.

Прадчуванне

Мне нажурчэла крыніца,
Жаўранак цвердзіў пра гэта:
Штосьці павінна адбыцца
У сінія бясконцасці свету.

Зоркі, аднак, не знікаюць
Болей няхай з-пад нябёсаў.
Здымкі жаўцеюць на памяць,
Дзе я ішчалівы і босы.

Пахнуць дарогай святыні,
На падаконніку — краскі.
Не перастануць іскрыца
Згадкаю вочы
І ласкай.

Штосьці адбыцца такое
Ў свеце бясконцым павінна.
Бог дакранеца шчакою
Да сінявокай краіны.

Перапынак

Прайшло маіх гэтулькі зім,
Як след ад парога зачаўся.
Бяру перапынак ва ўсім:
У словах, дарогах, у часе.

Мяне не чакайце цяпер,
Ні вочы,
Ні гусі,
Ні зоры.
Я дэікі на вольніцы звер,
У пушчы прыжыўся каторы.

А людзі спаткаюць ля рэк
Сляды, што здадуцца сваім.
Я снежны цяпер чалавек
Без хаты, пратіскі, без імя.

Малюся агню і вярбе,
Забуду і славу, і крыйду.
І толькі насустреч табе,
Успомніўшы светлае, выйду.

Ва ўсім перапынак,
Але,
Калі загрукочуюць ільдзіны,
Там будзе ўзыходзіць
На шкеле
Дыханне
Маё
І Радзімы.

Прызнанне

Чамусыці жадаю прызнанца
Прышучынскае старане:
Дануту Бічэль у палацы
Чытаць сімвалічна ўдвайне.


Ляцяць журавы беспрыстанку —
Відацца з вялікіх акон.
На ганку Марыся і Янка,
Яна маладая
І — ён.

Два крокі да светлай радзімы,
Да Нёмана не болей, чым трыв.
Каб бачыць, дзе ногі вадзілі,
То хмары з нябёсаў сатры.

Зайздросціць высокай стальцы,
Любові, кахраню...
О, не.
Хутчэй побач з ёй падзвіцца
Бясконцай вясне будзе мне.

Пад вокладку роднае хаты
Тут не зазірнуць я не мог,
Каб ведаць,
Што гэта пачатак
І песні,
І дні,
І дарог.

Берлін, Барысаў і касцюмы



Лявон ВАЛАСЮК

**Іванаў бацька, Мікола,
дайшоў да Берліна і ў
самыя апошнія дні вайны
трапіў у шпіталь з кулявымі
раненнямі ног. Пашчасціла,
што выратавалі, не застаяўся
інвалідам і вярнуўся ў
родную вёску, нават не
пакульгваючы, але ж...**

Y Берліне яшчэ да ранення перахапіў сабе салдат у разбітым дашчэнту магазіне два файныя трафейныя касцюмы. Яны былі пашыты на яго, высокага і плячыстага вясковага хлопца. Вельмі ўжо ж спадабаліся Міколу касцюмы. Адразу падумала пра вяселле з чарнявой дзяўчынай-аднавяской Надзеяй, якая ў марах даўно не давала яму спакою. У рэдкія хвіліны адпачынку ўспамінаў хлопец яе мілагучны голас і добразычлівую ўсмешку.

...Калі франтавік-артылерыст выпісаўся са шпітalu і вярнуўся ў часць, касцюмай у чамадане не аказаўся: нехта «прыбраў іх да рук». Па схуднелай шчаце салдата спаўзла тады скупая сляза. Было крыўдна, бо зрабілі гэта, хутчэй за ўсё, свае, тыя, хто ведаў пра абноўкі.

Іван атрымаў позму ў войска ў канцы шасцідзесятых, акурат пасля вядомых падзеяў у Чэхаславакіі. Пачынаў службу ў «Печах» пад Барысавам. Праз пайгода, спазнаўшы ўсе «тятоты і лишения военнае службы», стаў сяржантам.

Івану Траццяку, сціплому вясковому хлопцу, напачатку цяжкавата было прызывацца да новага ладу жыцця. Дапамагала вясковая трывучасць ды фізічная загартоя.

Пасля вучэбкі быльых курсантаў адпраўлялі ў розныя куткі Саюза. Шмат іх трапляла і на тэрыторыю краін Варшаўскай Дамовы. Івану, статнаму сяржанту-выдатніку, як і ўсім, хто павінен быў служыць за мяжой, выдалі новую, з іголачкі, форму. Перспектыва пабачыць свет, як некалі бацька, спачатку парадавала. Але ж хутка такое жаданне знікла. Віной таму стала дзяўчына пісмо.

— Таварыш капітан, — звярнуўся малодшы сяржант да свайго камандзіра, капітана Вінаградава, — дазвольце застасцца дома, у роднай Беларусі! Тут з мяне будзе больш карысці.

— Заставайся, калі ты такі дурань!.. — нечакана згадзіўся капітан. — Іншыя спяць і бачаць сябе за мяжой. Можаш здаваць форму...

Далейшую службу Івана адправілі праходзіць у вучэбны цэнтр на танкавы палігон, які знаходзіўся ў лесе далёка ад дарог.

Падраздзяленне абслугі ў трыццаць чалавек займала невялікую цагляную казарму.

Сярод «служыўых» былі і такія, што «дабівалі» 4-х і 3-х гадовых тэрміны. З імі лепш было не перасякацца...

Служба ішла будзёна: амаль кожны дзень адно і тое ж. На хрыпучым прайгравальніку ў ленінскім пакой ляжала ўсяго адна кружэлка з вядомай да асатанення песняй «Жил да был чёрный кот за углом...». Яе слухалі па дваццаць разоў запар. Часцей гэта адбывалася ў суботу і нядзелю альбо з нагоды дня народзінаў таго ці іншага з бывалых служак. Во тады ўжо песня гучала да паўночы, пакуль нехта не здымай яе з прайгравальніка і не хаваў да наступнага «свята».

«Чорны кот» за кароткі час выеў Івану ўсе мазгі. Ён не разумеў, як не звар'яцелі ад гэтай настырнай мелодыі «дзяды», якія былі на апошнім тэрміне службы.

Наводаль ад палігона была вёска, з якой мясцовыя дзяўчыны напрасткі прабіраліся на танцы ў пасялковы клуб.

...Аднойчы Іван з вечара нёс варту і напаткай трох прыгажунь.

— Стой, страліць буду!.. — выкрыкнуў сяржант і зняў з пляча аўтамат. — Хто такія?!.. Тут нельга хадзіць!..

Парушальніцы ляснога спакою прыпыніліся, нічога не разумеючы. Яны не прывыклі да такіх адносін ад вайскоўцаў, таму абурыліся. Адна, крыху старэйшая, насмешліва кінула сяброўкам:

— Салдацік зусім малады, не разумее, што з намі трэба сбраваць...

Сяброўкі весела засмяяліся і пайшлі далей сваёй дарогай. Іван жа доўга глядзеў ім услед. Няёмка адчуваў сябе ў выцертым, падноўленым металічным «драпаком» шынялі ды кірзовых ботах. Вось каб у клуб з імі, каб мадняцкі касцюм ды кашуля пад гальштукам!..

Палігон ажыўаў, калі праходзілі вучэнні.

Мітусіліся салдаты і афіцэры, бúхалі гарматы, чуўся аўтаматны трэск. Падраздзяленне абслугі несла асаблівую адказнасць за бяспеку.

Неяк да танкавых боксаў прывезлі некалькі мяхоў рызязя для абслугоўвання тэхнікі. Ніхто не захацеў капацца ў старызыне, і тады Іван, гаспадарлівы вясковы хлопец, узяўся за іх распакоўку. І трэба ж такому здарыцца: нечакана патрапіў на два амаль новыя касцюмы цёмна-шэрага колеру. Прыкладаў да плячэй, прымераў — падыходзіць акурат. Во будзе «ўзнагарода» за службу на дэмбель! Апране і пакрасуеца перад вясковымі дзяўчатамі.

Івану закарцела апрануць касцюм, адчуць сябе «цывільнім», вольным ад службы чалавекам, што ён і зрабіў. Але ж атрымалася так, што на ляжнай сцежцы напароўся на палкоўніка, які невядома адкуль тут узяўся.

— Баец, бягом да мяне!.. — гаркнуў той. — Што за безобразіе?!.. Скідай і давай сюды!..

Камандзір дастаў складны нож, ухапіў пададзены Іванам пінжак за каўнер і парэзаў, пащматаў яго ды кінуў пад ногі.

— Пяць сутак гаўптухты!.. — авбясціў уладным голасам, выціраючы падэшвы аб падкладку.

Іван пачаў прасіць:

— Таварыш палкоўнік! Я хацеў касцюм дамоў, у вёску, панасіць пасля службы, а вы — пяць сутак... І так нічога не бачу, акрамя танкаў і дрэў...

— А табе больш нічога і не патрэбна бачыць, — як адрезаў палкоўнік і пайшоў сваёй дарога...

...Абышлося, праўда, без гаўптухты, але і касцюм праўпаў. Нагавіцы сяржант распаластаваў ужо сам. А з другім гарнітурам выйшла наступная гісторыя.

Таварыш па службе ехаў у водпуск — жонка нарадзіла, то Іван і аддаў яму сваю знаходку. Сам жа дамоў не рваўся: з'ездзіш на тыдзень, расслабішся, а пасля зноў у казарму. Быў бы яшчэ новы касцюм. А так...

Прайшоў час. Іван Мікалаевіч «выйшаў у людзі»: ажаніўся, займеў дзетак і дачакаўся ўнукаў. І толькі вось што дзівавала ўсіх, хто яго ведаў блізка... Ад пары вяргтання са службы і да сталага веку было ў Івана Мікалаевіча асабліва стаўленне да адзення. Мужчына любіў хадзіць за ўнівермаг і гадзінамі прымерваць там пінжакі. Але, дзіва дзіўнае, ніводзін з іх так добра не ляжаў на плячах, як колішні, шэры, з широкімі лацканамі і накладнымі кішэнямі па баках. Той самы, у якім не ўдалося пафарсіць, вярнуўшыся са службы, перад прыгажуні-аднавяской, што стала добрай жонкай. Праўда, ягоная Валя заўсёды насярожвалася, калі маладжавы і па-ранейшаму прывабны муж дабаўляў у гардэроб чарговую абноўку.

Аптымізм па-беларуску

Зацемкі розных гадоў

Татціана
БАРЫСІК

ца на вясковую вуліцу, каб пагаманіць. Але вёска даўно спусцелая, на вуліцы — нікога, ані ановай пахваліцца, ані словам перакінуцца. Раптам на самай ускраіне паказаўся незнамец на веласіпедзе! Параўняліся.

— Скажы, мілы чалавек, ці не бачыў ты тут каня? — пытае веласіпедыст.

— Да пачакай, я тут пра-гульваюся, я тут усё знаю, я ўсё табе расскажу, — узрадаваўся дзядзька нечаканай магчымасці пагаманіць.

Абнадзеены незнамец злазіць з веласіпеда, скідае торбу, да руля прымасаваную, чуе працяг:

— Не, коней тут не было!

З размоў у аўтобусе:

— Праходзіце ўпярод, я да самага заду еду.

Пасажыр на заднім сядзенні аўтобуса Віцебск-Бабруйск пачаў выпіваць, мусіць, яшчэ ў Віцебску, працягнуў у Воршы, у Магілёве яму закарцела выйсці. Па вяртанні ён, валюхаючыся, прэцца на месца, бы мядзьведзь праз лоўж, топча і раскідае сумкі да валізкі ў праходзе.

— Мужчына, вы куды?! — чуеца спалоханы запыт-стогн.

— Ік! У Бабруйск! — упэўнена адказвае паддаты падарожнік.

У краму заходзіць дзядзок на падпітку і працягвае крамшчыцы гроши:

— Мне піва.

Дзядзькона дае яму паўлітру.

— Скажы, дзевачка, а ці мыла ты сёння руки? — цікавіцца дзядзок.

— А што такое? — абураеца знякаўская крамшчыца.

— Да, мусіць, здача да рук прыліпла!

Пажылы дзядзька ў новым плашчы выйшаў прагуляц-

Службовы аўтобус едзе паўпраходзіць у стратнага прадпрыемства. Жанчыны на першым сядзенні пазіраюць на дзвёры колішнія назаўсёды зачыненай заводскай сталоўкі і вядуць настасцьную гутарку:

— А куды ж ты дзеўкі падзеліся, што тут рабілі?

— А знаеш, усе недзе прыстроіліся: Ірка — у школьнім буфеце, Наташка — у кафэ, Галька — тады ўшчэдры на пенсію пайшла. Зінка — вапшчэ памерла...

Канец XX стагоддзя. У адзінную жылую хату пасярод вёскі неспадзянавана ўвальваецца жыхар суседняга яшчэ больш бязлюднага і занядбанага паселішча і просіць гаспадарскую ўнучку-студэнтку выклікаць хуткую дапамогу. Дзядзька нінаруе:

— Што здарылася? — пытае аператар у слухаўцы.

— Анька ўпала — грудзі пабіла! — падказвае дзядзька з парога.

— Ушыб грудной клеткі, — паведамляе дзеўка.

— Узрост?

— Ат, старая ўжо! — крычыць дзядзька.

— Семдзесят пяць.

— Адрес?

— Вёска Красная Зара.

— Вуліца?

— Там німа вуліц.

— Нумар дома?

— Там німа нумароў.

— Тэлефон?

— Там німа тэлефонаў, за тры кіламетры да нас прыйшлі, каб пазваніць!

— Як туды праехаць? — пытае аператар.

Дзеўка, прыгадаўшы, што ўказальніка на шашы німа таксама, не вытрымлівае і перадае слухаўку дзядзьку.

— Як з Глушки ехаць — будзе першы паварот, не збочвайце. Будзе другі — там звернече.

— Даўшы дзеўка хворую?

— Пры дарозе стаіць разбураная ферма, ля фермы я вас і сустрэну.

Даехалі?

Прадаваў неяк на кірмашы дзядзьку да яго пакупніца:

— А гэта бабёр малады?

Праславілі ў свеце сябе

Расейская імперыя не толькі высоктвала з Літвы-Беларусі матэрыяльныя багацці, але і рабавала розумы і душы яе жыхароў. Каланізаторы зачынілі ў беларускіх губернях усе вышэйшыя навучальныя ўстановы: Полацкую Акадэмію, Віленскі ўніверсітэт, Горы-Горацкі земляробчы інстытут. Беларуская мова была забароненая ў навучанні і кнігадрукаванні. У такіх умовах, каб атрымаць адукцыю, зрабіць навуковую ці творчую кар'еру, шмат хто вымушана пакідаў свой край. Дзясяткі тысяч нашых суайчыннікаў апніуліся на чужыне пасля паўстанняў супроты расейскай улады: адных выслалі ў Сібір, другія ратавалі жыццё і свабоду, з'ехаўшы ў іншыя краіны. Многія з таленавітых землякоў, не парываючы духоўнай лучнасці з радзімай, у XIX стагоддзі змушаныя былі займачца навукай і вынаходніцтвам далёка ад родных дарог і сцежак. Беларусы-ліцьвіны часта дасягалі вядомасці ў замежжы, тым самым здабываючы славу і для Айчыны, у вольную будучыню якой верылі... У гэтым аповедзе мы паговорым пра знакамітых у свеце беларусаў – прадстаўнікоў дакладных навук і прыродазнаўцаў.



Уладзімір АРЛОЎ

Каралева матэматыкі

Выдатным матэматыкам, першай у свеце жанчынай-прафесарам стала Соф'я Кавалеўская, якую называюць «каралевай дакладных навук». Яна паходзіць з беларускага шляхецкага роду Корвін-Крукоўскіх і правяла дзяцінства ў бацькоўскім маёнтку Палібіна Невельскага павета Віцебскай губерні. Дзед Соф'і быў матэматыкам. Відаць, невыпадкова сцены яе дзіцячага пакоя абклейлі аркушамі са складанымі ўраўненнямі ды лекцыямі па матэматыцы. Так у дзяцінкі нарадзілася першая цікавасць да свету лічбаў.

Паступаць у вышэйшыя навучальныя ўстановы ў царскай імперыі жанчынам не дазвалялася. Соф'я вучылася ў Гайдэльбергскім і Берлінскім ўніверсітэтах, а доктарскую дысертацыю абараніла ва ўніверсітэце яшчэ аднаго нямецкага горада – Гётингена. Толькі ў выніку єўрапейскага прызнання Соф'ю прыняло ў свае шэрагі Маскоўскае матэматычнае таварыства. Пасля высокіх прэмій, якімі Кавалеўскую адзначылі Парыжская і Шведская акадэміі, нашую зямлячу нарешице абраў ў сабры-карэспандэнты Пецярбургскай Акадэміі. Велізарны аўтарытэт прафесар Кавалеўская мела, працуячы ў Стокгольме.

Жышцёвы дэвіз Соф'я сформулявала такім словамі: «Я адчуваю, што павінна служыць навуцы і пракладаць новы шлях жанчынам». Яна была надзеленая і літаратурным талентам: напісала некалькі аповесцяў па-расейску, а раман і ўспаміны пра паўстанне 1863 года – па-шведску.

Сучаснікі ведалі асабістую мухансію Кавалеўскай. У дні Парыжскай камуні яна прафараціла ў аточаную ворагамі французскую сталіцу і даглядала там параненых.

У беларускай вёсцы Палібіна (цяпер яна ў Вялікалуцкім раёне Пскоўскай вобласці Расеі) створаны Дом-музей Соф'і Кавалеўскай. Яе імя мае адна з адкрытых астрономамі новых планет.

Першыя часопісы і «эффект Садоўскага»

Да вядомых матэматыкаў XIX стагоддзя належыць і Васіль Ермакоў (родам з Гомельшчыны). Ён заснаваў першы ў Расейской імперыі часопіс па элементарнай матэматыцы. Першы фізічна-матэматычны часопіс выдаваў у 1860-я гады ў Вільні зноў жа беларус Кароль Чаховіч з-пад Ашмянаў. Ён уваходзіў у шматлікія навуковыя таварысты, браў удзел у ёўрапейскіх з'ездах вучоных. На Маскоўскай тэхнічнай выставе 1872 года за стварэнне новых прыладаў для фізічных эксперыментаў Чаховіча ўзнагародзілі залатым медалём.

У галіне фізікі ў той час вызначыліся віцябліні прафесар Дэрпцага (Тартускага) ўніверсітэта Аляксандр Садоўскі і ягоны зямляк Іван Яркоўскі. Кожны фізік ведае, што такое «эффект Садоўскага», звязаны з уласцівасцямі святла. Інтарэсы Яркоўскага былі надзвычай разнастайнымі: будова Сусвету і малекулярных сілы, зямны магнетызм і гравітацыя, камічныя целы і вулканічнае дзеяньні.

Механікі і вынаходнікі

Першы ў царскай імперыі падручнік практичнай механікі напісаў выпускнік Віленскага ўніверсітэта Мікалай Ястрэбскі (родам з-пад Рэчыцы). Гэты таленавіты інжынер-механік кіраваў будаўніцтвам шашы Магілёў-Кіеў, спраектаваў мост цераз Дзвіну ў Віцебску і цераз Дняпро ў Магілёве, прапанаваў для ўзвядзення мастоў новыя трывалыя матэрыялы. У Магілёве Ястрэбскі пабудаваў першы ў краі паравы млын, які нічым не саступаў найлепшым падобным прадпрыемствам Еўропы. Ён цікавіўся магчымасцямі электрычнасці і прадказаў, што будучыні на змену паравым



машынам у прамысловасці прыдуць электрарухавікі.

Выпускнік Пецярбургскага ўніверсітэта Іпаліт Яўнівіч з Сенненскага павета вызначыўся ў даследаваннях супару матэрыялаў, а таксама ў гідраўліцы і практичнай механіцы. Ён пазнаёміўся з дзеяньніем гаспадара Наднёмана паведамлялі газеты і часопісы многіх краін, а ў Парыжы яшчэ пры жыцці вучонага выйшла прысвечаная яму кніга.

дасягнення ў тэхнікі лабаратарыю. Там, выкарыстоўваючы электраграфічныя здымкі, ён праводзіў дыягностику хвароб, лекаваў некаторыя хваробы электрычнымі токамі. Пра дасягненням гаспадара Наднёмана паведамлялі газеты і часопісы многіх краін, а ў Парыжы яшчэ пры жыцці вучонага выйшла прысвечаная яму кніга.

Аўтар трохфазавага рухавіка

Паспяховым электратэхнікам і вынаходнікам застанецца ў гісторіі Міхал Даліва-Дабравольскі паходжаннем з даўняга беларускага шляхецкага рода. За ўдзел у антыўрадавай агітацыі яго выключылі з Рыжскага політэхнічнага тэхнікума і забаранілі паступаць у вышэйшыя навучальні царскай імперыі.

Завяршыўшы адукацыю ў Нямеччыне, Міхал застаўся там і хутка ўвайшоў у лік самых знаных вынаходнікаў Еўропы. Менавіта ён – аўтар трохфазавага электрарухавіка, канструкцыя якога дагэтуль амаль не змянілася. Апрача таго Даліва-Дабравольскі ўпершыню здзейсніў перадачу электрычнасці на вялікую адлегласць, стварыўшы для гэтага новую мадэль трансфарматара.

На міжнароднай электратэхнічнай выставе 1891 года ў Франкфурце-на-Майне на веднікаў сустракаў штучны вадаспад. На яго падаваў ваду магутны рухавік Даліва-Дабравольскага магутнасцю сто конскіх сілаў. Рухавік сілкавала невялікая гідраэлектрастанцыя, што знаходзілася за 170 кіламетраў ад Франкфурта. Гэтае дасягненне мела нечуваны поспех і лічыцца пачаткам сучаснай электрыфікацыі.

Прыродазнаўцы Дыбоўскія

Значны след у навуцы пакінулі браты Аляксандр і Уладзімір Кавалеўскія з Віцебшчыны. Аляксандр плённа займаўся біялогіяй, здзейсніў паездкі ў Алжыр і на Чырвоне мора. Уладзімір, муж Соф'і Кавалеўскай, стаў паслядоўнікам Чарльза Дарвіна і перакладаў ягоныя кнігі ды артыкулы. Ён працаўваў у Расеі, Францыі, Віленскай тэатралі, Нямеччыне і заснаваў навуку, названую эвалюцыйнай палеанталогіяй.

Васіль Дакучаеў з беларускай Смаленшчыны стварыў новы

зел у паўстанні 1863 года былі надоўгі адарваныя ад яе.

Доктара медыцыны, прафесара заалогіі і палеанталогіі Варшаўскага ўніверсітэта Бенядзікт Дыбоўскага асуздзіл на пятнаццаць гадоў сібірскай катаргі. Ён не скарыўся: вывучаў расліны і жывёльны свет возера Байкал, рэй Амура і Ангры, а пазней – Камчаткі.

На радзіме даследаваў беларускія азёры Свіцязь і Любань, знаходзіў час для заняткаў беларускай гісторыяй і этнографіяй. У Львоўскім ўніверсітэце Бенядзікт Дыбоўскі стварыў музей заалогії. Ён быў аўтарам шматлікіх артыкулаў у ёўрапейскіх часопісах, дзе падтрымліваў і развіваў эвалюцыйную тэарыю англійскага вучонага Чарльза Дарвіна.

Уладзіслаў Дыбоўскага пасля паўстання асуздзіл на не-калькі гадоў зняволення. Вызваліўшыся з Менскай турмы, ён заняўся флорай і фаўнай Беларусі, Прыбалтыкі і Сібіры, стаў доктарам мінералогіі. Заалагічныя, батанічныя і палеанталагічныя росшуки прынеслі яму ёўрапейскую вядомасць.

У кола зацікаўлення ў вучонага ўваходзіў і беларускі фальклор. Дыбоўскі надрукаваў свае зборнікі «Беларускія прыказкі з Наваградскага павета» і «Беларускія загадкі з Менскай губерні». Віленскай тэатралі, Нямеччыне і Іспаніі расліны ў паэзіі Адама Міцкевіча.

Стваральнікі новых навук

Значны след у навуцы пакінулі браты Аляксандр і Уладзімір Кавалеўскія з Віцебшчыны.

Аляксандр плённа займаўся біялогіяй, здзейсніў паездкі ў Алжыр і на Чырвоне мора. Уладзімір, муж Соф'і Кавалеўскай, стаў паслядоўнікам Чарльза Дарвіна і перакладаў ягоныя кнігі ды артыкулы. Ён працаўваў у Расеі, Францыі, Віленскай тэатралі, Нямеччыне і заснаваў навуку, названую эвалюцыйнай палеанталогіяй.

Васіль Дакучаеў з беларускай Смаленшчыны стварыў новы

i Айчыну

навуковы кірунак — глебазнаўства. У Горках нарадзіўся глебазнаўца і аграфік — Пётра Касовіч.

У фізіялогіі дасягнуў вялікіх поспеху Браніслаў Вярыга родам з Віцебскай губерні.

Дасягненні ў медыцыне

«Прафесар электраграфіі і магнетызу» Якуб Наркевіч-Ёдка, будучы дыпломаваным медыкам, адчыніў у маёнтку Наднёмане санаторый з перадавымі для таго часу формамі лекавання. Газеты пісалі, што хворым дапамагалі кумыс і мясцовыя мінеральныя воды, электрычныя і светлавыя прэцэдуры.

Першай у Расейскай імперіі жанчынай-хірургам стала дачка каліноўца Веры Гедройц з ліцьвінскага княскага роду. Яна была выхаванкаю Лазанская ўніверсітэта, бо — нагадаем — у Расеі атрымліваць вышэйшую адукцыю жанчынам было забаронена.


Вера абараніла доктарскую дысертацыю па хірургіі, перакладзеную на некалькі ёўрапейскіх моваў, і стала аўтаркою шасцізесці навуковых публікаций. Яна займалася лекаваннем сухотаў, анкалагічных і кардыялагічных хваробаў.

Доктар медыцыны Гедройц праславілася тым, што праводзіла складаныя аперацыі, на якія не заўсёды адважваліся хірургі-мужчыны. Яна часта ратавала жыцці параненых у ваенна-палявых умовах.

«Gran Edukador»

Кожны жыхар паўднёваамерыканскай краіны Чылі ведае, хто такі Ігнат Дамейка.

Адзін з самых знаных у свеце беларусаў прыйшоў на свет у 1802 годзе ў маёнтку Вялікая Мядзведка недалёка ад Міра. З дзіцячых гадоў у душы хлопчы-



ка жыла прага пазнання навукольнага свету. Яна прывяла Дамейку на фізічна-матэматычны факультэт Віленскага ўніверсітэта. Там ён хутка зблізіўся з Адамам Міцкевічам, Янам Чачотам, Тамашом Занам і далучыўся да суполкі філаматаў. Ігнат меў мянушку Жэгота, пад якой Міцкевіч увекавечыў яго ў пазе «Дзяды».

Жандары арыштавалі Дамейку па справе філаматаў і філарэтаў, а пасля зняволення выслалі ў дзядзьзьку маёнтак пад нагляд паліцыі. У 1831-м Ігнат далучыўся да барацьбы за волю і ваяваў у корпусе генерала Хлапоўскага. Там ён сустрэў

Эмілію Плятэр і стварыў партэт графіні-эмагаркі.

Жывучы на чужыне, Дамейка вывучаў у Парыжы батаніку, геалогію, мінералогію і хімію. З дыпломам аўтарытэтнай Горнай школы ён прыняў запрашэнне працаўцаў у Чылі. Гэта краіна стала для ліцвіна другой радзімай. Ён пражыў там амаль паўстагоддзя і дасягнуў вышыні славы як мінеролаг, геолаг і даследнік прыродных багаццяў Чылі.

Шмат гадоў Ігнат Дамейка займаў пасаду рэктара ўніверсітэта ў сталіцы краіны — Сант'яга — і напісаў некалькі дзясяткаў падручнікаў. Па іх сёня вучанца студэнты Паўднёвой Амерыкі. Аднак і неверагодна далёка ад Айчыны Дамейка не забываў сваё канспірацыйнае філаматае імя, ніколі не развітваўся з перакананнем юнацтва і цаніў чалавечую свободу. Ён выступаў за дэмакратычныя права студэнтаў, абараняў індзейцаў чылійскай правінцыі Араўканія.

У адным з лістоў на радзіму Дамейка пісаў: «Перарадзіца я не змагу і — або ў Кардильерах, або ў Вільні — усё роўна пакіну гэты свет ліцьвінам».

Урад Чылі абвясціў нашага земляка нацыянальным героям. Там яго імя маюць гарады і вуліцы, радовішчы карысных выкапняў, гары ў Андах і цэлы горны ланцуг — Кардильера Дамейка. На ягоным помніку ў Сант'яга выбітыя слова «Gran Edukador» — «Выдатны асветнік». Існуюць планета Дамейка, мінерал дамейкіт і фіялка Viola domeykana.

Сёня можна наведаць школьныя музеі вучонага ў яго родных мясцінах — вёсках Вялікая Мядзведка Карэліцкага і Крупава Лідскага раёнаў. Беларускія выдавецтвы надрукавалі ўспаміны Дамейкі «Мае падарожжы» і пераклад кнігі «Ігнат Дамейка: жыццё ў эміграцыі» ягоныя праўнучкі сеньзоры Пас, якія жыве ў Аўстраліі. На радзіме славутага сына беларускай зямлі праводзяцца прысвечаныя яму канферэнцыі і прысуджаюцца стыпендыі яго імя. Нацыянальны банк Беларусі выпусціў у гонар 200-годдзя сучайчынніка некалькі памятных манет.

Кнігу пра Ігната Дамейку «Чалавек, які збіраў камяні» выдаў гісторык Здзіслаў Сіцька. З яе можна даведацца, што, прыехаўшы пры канцы жыццёвага шляху на Бацькаўшчыну, нацыянальны герой Чылі размаўляў з раднёй па-беларуску.

Вуліцы Адольфа Янушкевіча

У гісторыі геаграфічных і этнографічных падарожжаў захавалася імя народжанага ў Нясвіжы паўстанца 1831-га Адольфа Янушкевіча. Па «мячы» (па бацькаваму радаводу) і «па кудзелі» (па матчынаму) ён быў родзічам Тадэвуша Касцюшкі і ўсё жыццё ганарыўся гэтым. Царскі суддзі пастанавіў пакаранца яго смерцю на шыбеніцы. Урэшце прысуд замянілі на вечную высылку, забраўшы ўсю маёмасць і шляхецкія права.

Янушкевіч жыў у сібірскіх Табольску, Ішыме ды Омску і шмат вандраваў па казахскіх стэпах. Ён зрабіў грунтоўныя апісанні Казахстана і Кіргізіі. Вывучыў казахскую мову і запісваў народныя легенды, паданні, казкі і песні. Дом Адольфа Янушкевіча нязменна быў месцам сустрэч палітычных высланцаў. Там гаспадар стварыў для таварышаў па няшчасці добрую бібліятэку. На паліцы, якую ён называў «златай», стаялі кнігі Адама Міцкевіча.

Творы Янушкевіча цяпер піравыдаюцца на розных мовах. У сталіцы Казахстана Нур-Султане, у найбуйнейшым горадзе гэтай краіны Алматы і ў некалькіх іншых казахстанскіх гарадах ёсць вуліцы яго імя.

Апошняя экспедыцыя Чэрскага

Васімнаццацігадовым Ян Чэрскі ваяваў у шэрагах каліноўцаў. Падпісваючы паперы пра пазбаўленне нядаўняга студэнта шляхецкіх правоў і



высылку на бестэрміновую салдацкую службу ў Сібір, суддзі не ведалі, што выпраўляюць юнака з Дрысеншчыны насустрач сусветнай славе.

Салдат Чэрскі звярнуў на сябе ўвагу афіцэраў шырокімі ведамі, і яму дазволілі запісацца ў бібліятэку. Неўзабаве ён захапіўся геалогіяй і палеанталогіяй...

Калі праз дваццаць гадоў Яну Чэрскому дазволілі вярнуцца з Сібіры, ён набліжаўся да зеніту славы. На навуковым рахунку былога паўстанца была першая геалагічная карта возера Байкал. Яго берагі падаравалі сенсацыйныя адкрыцці. У іхліку Чэрскі выявіў стаянку чалавека каменнае веку.

Пецярбургская Акадэмія наукаў запрасіла Чэрскага ў сталіцу імперыі. Прэса называла яго «найлепшым знаўцам Сібіры». Ён адкрыў шмат невядомых раней геаграфічных аб'ектаў — гор, ледавікоў, вулканаў, сабраў каштоўных калекцыяў выкапнёвых і сучасных жывёл.

Падарванае сібірскім кліматам здароўе пакінула Чэрскому лічаныя гады жыцця. Не зважаючы на дрэннае пачуванне, ён дабіўся права на трохгадовую экспедыцыю вакол ракі Калмы, Індзігіркі ды Яны. Праз некалькі месяцаў падарожжа Чэрскому зрабілася зусім блага, але ён загадаў не спыніцца экспедыцыю і тады, калі ягонае сэрца спыніцца. Да апошніх хвілін сэнсам жыцця для яго заставаўся пошук новых ведаў.

На геаграфічных картах сёня можна знайсці горную сістэму Чэрскага ў Якутыі і Магаданскай вобласці, горны хрыбет Чэрскага ў Забайкаллі, некалькі вяршыні ў ледавікоў, вулкан і пасёлак ягонага імя. Імя Чэрскага ўзяло сабе Іркуцкае таварыства беларускай культуры. У вёсцы Валынцы Верхнядзвінскага раёна, на радзіме вучонага, створаны яго музей.

З шляхты Гарадзенскай губерні паходзіў іншы праслаўлены падарожнік — Аляксандар Булатовіч. Ён захапіўся афрыканскай краінай Эфіопіяй і здзейніў некалькі небяспечных вандровак па мясцінах, дзе раней не ступала нага єўрапейца. Булатовіч стаў даверанай асобай негуса (імператара) Менеліка II і героем вайны эфіопскага народа з італіянскімі захопнікамі.

Даследнікам цяжкадасяжных у той час Кітая, Паміра, Цянь-Шаня быў беларус Рыгор Гром-Грымайла (Грум-Гржымайла). У некалькіх арктычных экспедыцыях удзельнічаў геолог, географ і хімік Констанцін Валасовіч родам са Случчыны. Акурат ён збрэзог пэрэшткі маманта, што цяпер у Парыжскім музеі гісторыі прыроды. У пайночным архіпелаге Новая Зямля ёсць востраў імя Валасовіча.

Кароль Багдановіч з Віцебскай губерні вандраваў па Сібіры, Алясцы, Каўказу, Пірэнейскаму паўвостраву і афрыканскіх землях. Яго цікавілі радовішчы нафты, каменнае вугалю і золата. За вялікія заслугі Багдановіча прызначылі дырэкторам Геалагічнага камітэта Расеі. Ягонае імя мае ледавік у горнай сістэме Цянь-Шаня.

За небасхілам Турана

У адным шэрагу з аўтарамі выдатных геаграфічных адкрыццяў Хрыстафорам Калумбам, Васка да Гамам, Фернанам Магеланам стаіць імя беларуса Мікалая Пржа-



вальскага з шляхецкага роду Перавальскіх.

Гэты род брэзог пачатак з часу Інфлянцкай вайны сярэдзіны XVI стагоддзя. Далёкі працяг будучага вучонага-падарожніка Карніла Перавальскага вызначыўся пры вызваленні Палацка ад маскавітаў і атрыманіем шляхецтва і герба «Лук» ад самога вялікага князя і караля Сцяпана Батуры.

Мікалай нарадзіўся ў 1839 годзе на беларускай Смаленшчыне ў не надта заможнай шляхецкай сям'і. Разам з рана аўдavelай маці выхаваннем хлопчыка займалася нянька

— прыгонная сялянка Вольга, якая любіла Міколку як сына. Ад нянькі малы чуў казкі і паданні, засвойваў назвы раслін, жывёл і птушак, вучыўся разумець прыроду. Мікалай Пржавальскі ўзгадваў, што ў дзіцячыя гады «рос дзікуном». Яму дазвалялася выходзіць з дому ў непагадзь, мокнучы пад залевамі і басаножбегаць па снезе, аднаму выпраўляцца ў лес, дзе можна было сустрэцца і з вайком, і з мядзведзем. Усё гэта давала цудоўную загартоўку і прыдалося пазней у цяжкіх доўгіх падарожжах.

Пасля Смаленскай гімназіі Пржавальскі паступіў на вайсковую службу і стаў слухачом Акадэміі генеральнага штаба ў Пецярбурзе. У той час ён склаў «Ваенна-статыстычны агляд Пржавальскага краю».

Агляд ацанілі вельмі высока, і дваццаціцяцігадовы Мікалай быў абраны правадзейным сябрам Расейскага геаграфічнага таварыства. На светапогляд і далейшы лёс Пржавальскага падарожніка прынеслі славу на ўсім свеце. Ён удакладніў месца знаходжання некалькіх горных хрыбтоў і сістэмаў, сабраў найбагацейшыя калекцыі флоры і фаўны. У ягоных гербараўках налічвалася блізу 16 тысяч раслін, з іх 218 відаў былі раней невядомыя єўрапейскім батанікам. У аписанай Пржавальскім калекцыі жывых істотаў звыш 7500 жывёлаў, птушак, рыбай і земнаводных, у тым ліку дзясяткі новых відаў. Ён адкрыў, напрыклад, дзікага вярблода і дзікага каня, што з тae пары называецца канём Пржавальскага. Велізарную вартасць мелі астранамічныя і метэаралагічныя назіранні вучонага-вандроўніка.

Працы Мікалая Пржавальскага, напісаныя з пісьменніцкім талентам, пераклалі і выдалі на шматлікіх замежных мовах. Яны ўваходзяць у залаты фонд сусветнай геаграфічнай літаратуры. Высокімі званнямі і залатымі медалямі адзначылі нашага суйчынніка навуковыя ўстановы Вялікабрытаніі, Францыі, Нямеччыны, Аўстра-Венгрыі, Швецыі, Італіі.

У час чарговай экспедыцыі Пржавальскі, якому не споўнілася і пяцідзесяці гадоў, раптоўна захварэў і памёр. Пахавалі яго на беразе кіргізскага возера Ісык-Куль, дзе ўсталявалі помнік вучонаму. Ягонае імя прысвоенае горнаму хрыбту на Тыбеце, ледавіку на Мангольскім Алтайі, горнай вяршыні ў Кіргізіі, мысам на Алясцы і на Курыльскіх астравах.

Сучасных географаў за высокія заслугі ўзнагароджаюць залатым медалём Пржавальскага, а ў пасёлку Пржавальскае на Смаленшчыне існуе музей падарожніка. Адметнаму жыццю Мікалая Пржавальскага прысвячаная кніга Валера Ярмоленкі «За небасхілам спякотнага Турана».



Фото www.telegraf.com

Яўгенія Беларусец

Літпрэмія за гісторыі пра моцных жанчын

Нямецкую «Міжнародную літаратурную прэмію», яку штогод уручаюць за ўпершыню перакладзеныя на нямецкую мову кнігі, у гэтым годзе атрымала ўкраінская пісьменніца і фотамастачка Яўгенія Беларусец.

Берлінскі Дом культуры аў свету паведаміў, што ўкраінка атрымала ўзнагароду за твор «Шчаслівыя падзенні».

У фокусе тэкстаў гэтай кнігі — гісторыі жанчын, якія лічаць сябе сведкамі ўласнага жыцця і «вялікай гісторыі», што прымусіла іх змяніць біяграфію і месца жыхарства.

Штогод прэмію звычайна прысуджаюць толькі двум асобам — аўтару і перакладчыку. У гэтым годзе засна-

валнікі прэміі вырашылі ўзнагародзіць адразу шэсць пісьменнікаў/ц і шэсць перакладчыкаў. У прыватнасці, узнагароду атрымала кніга «Круг аматараў літаратуры» іранскага пісьменніка Аміра Хасана Чэхелтана — «за гісторыю з Тэгерана, семінар па гісторыі літаратуры».

Преміі таксама атрымалі кніга нігерыйскага аўтара Чыгазі Абіома «Плач птушак», раман «Пляшчотны» балгарскага аўтара Ангела Ігова, паэтычны раман «Што за цуд» гаіцянскага паэта Джэймса Ноэля і «Крыкліве ўпрыгожванне» Ізабэль Вайднэр. Гэтыя шэсць кніг, адзначыла журы прэміі, «распавядают» пра тое, як людзі вырашаюць канфлікты, як яны растуць і церпяць няўдачы, як яны дасягаюць поспехаў і захапляюща жыццём».

Невядомы аповед Хэмінгуэя

Раней невядомы аповед Эрнэста Хэмінгуэя «Пагоня як шчасце» быў апублікованы ў чэрвеньскім нумары выдання «The New Yorker». Аповед аўтабіографічны, а яго назну прыдумаў сын пісьменніка.

Рукапіс выпадкова знайшоў у бібліятэцы і музеі Джона Ф. Кэнэдзі ў Бостане ўнук пісьменніка Шон Хэмінгуэй. Галоўнага героя твора

зваліў Эрнэст Хэмінгуэй, у тэксце распавяддаецца аб тым, як ён і ягоныя сябры палявалі на вялікага марліна.

У рукапісе не было назвы, таму яе выбраў сын Хэмінгуэя Патрык. Назва вельмі ўдалая, адзначыў унук пісьменніка Шон, паколькі аповед не зусім пра рыбалку, а пра задавальненне, якое яна прыносіць. Сын пісьменніка абраў такую назну ў якасці адсылкі да кнігі бацькі «Зялёныя ўзгоркі Афрыкі». «Пагоня як шчасце» — так аўтарам быў названы апошні раздзел кнігі.

Поўны Збор твораў Лесі Украінкі

Збор твораў Лесі Украінкі рыхтуецца да друку ва Усходне-Еўрапейскім нацыянальным універсітэце Украіны. Гэта першое поўнае акадэмічнае выданне твораў пісьменніцы. Усяго плануецца выдаць 14 тамоў.

Х макеты будуть падрыхтаваныя да канца 2020 года і надрукаваныя ў пачатку 2021-га. Выданне прысвечана 150-годдзю з дня нараджэння Лесі Украінкі, якое будзе адзначацца ў 2021 годзе.

Над кнігаборам класіка ўкраінскай літаратуры працавалі 30 даследчыкаў. У склад рэдакцыйнага калектыву дадзеныя выкладчыкі і навуковцы з Львова, Чарнаўцоў, Роўна, Жытоміра, Астрога і Кіева.

Каго баяўся Андэрсан?

Знакаміты дацкі казачнік Ганс Хрысціян Андэрсан, аўтар сусветна вядомых казак «Гадкае качаня», «Русалачка», «Дзюймовачка», «Снежная каралева», «Прынцеса на гарошыне» і шматлікіх іншых, быў вялікім... баязліцам.

З самага дзяцінства хлопчык рос вельмі нярвовым, быў занадта успрымальным і эмацыйным і ўсё свае жыццё да самай старасці — вялікім панікёрам. Нават цяжка сказаць, каго ён не баяўся і ад чаго не пакутаваў. Валодаючы цэлым «букетам» дзіўных фобій, Андэрсан заўсёды ўцякаў на вуліцы ад сабак, вельмі баяўся незнайомых людзей, а рабаванні мроіліся яму на кожным кроку.

Самая-самая малая драпіна на целе даводзіла пісьменніка да прыступаў жаху, а пералік называў розных хваробаў выклікаў страшныя дрыжыкі.



У самых жудасных кашмараў вялікамудатчаніну бачылася, што ён будзе пахаваны жывым, таму перад сном ён штодня пакідаў ложка цыдулку: «Я жывы!». Менавіта праз гэтыя страхі Андэрсан, калі паміраў ужо ад раку печані, папрасіў, каб перад пахаваннем яму перарэзалі артэрю.

Яшчэ адной вечнай пакутай пісьменніка быў зубны боль. Губляючы чарговы зуб, ён вельмі хваляваўся. А калі развітаўся з апошнім ва ўзросце 68 гадоў,

то заявіў, што цяпер не зможа напісаць ніводнай казкі.

Агулам Ганс Хрысціян Андэрсан напісаў 381 твор, сярод якіх, акрамя знакамітых казак, ёсьць раманы і п'есы. Яго кнігі пераклалі на больш за сто моваў свету.

Незадоўга да смерці — а пражыў Андэрсан семдзесят гадоў — пісьменнік папрасіў кампазітара Хартмана стварыць марш да яго пахавання. Прычым яго асаблівым жаданнем было «падагнаць» рытм жалобнага музычнага твора пад дзіцячы крок, бо меркаваў, што ў пахавальнай цырымоніі будуць удзельніцаць дзеці, для якіх напісаў шмат казак.

Сваіх дзяцей, як і жонкі, у Андэрсана не было, але чужым дзяцям ахвотна распавядадаў казкі, тым больш, што меў добры голос. Ён злаваўся, калі яго называлі дзіцячым пісьменнікам, кожны раз паўтараючы, што яго казкі напісаныя і для дарослых таксама. Напэўна, таму незадоўга перад смерцю казачнік строга забараніў адлюстроўваць дзяцей на прысвяченым яму помніку...

Ганарапы замежных пісьменнікаў

Ці можна зарабіць мільён, напісаўши кнігу? Вядома, можна...

Калі паглядзеце леташні рэйтынг «Forbes. 100 самых высокааплатных знакомітасцяў свету», мы ўбачым у ім і двух пісьменнікаў. Трынаццаце месца ў спісе папулярнага выдання заняла брытанская пісьменніца Джоан Роўлінг, якая стварыла серыю раманаў пра чараўніка Гары Потэра. Яе даход за мінулы год склаў 92 мільёны даляраў. Вядома, варта адзначыць, што не ўсе гэтыя грошы прынеслі кнігі аўтаркі, хоць і іх прадаецца нямало: сумарны наклад яе раманаў перавысіў 500 мільёнаў асобнікаў — больш толькі ў Бібліі! «Ільвіную» долю даходу паспяховая раманісткі прыносяць фільмы, тэматычныя паркі, франшызы і выплаты ад пастаноўкі п'есы. Толькі адзін тыдзень паказу тэатральнай пастаноўкі прынес 2,3 мільёнаў даляраў за продаж квіткоў (гэта рэкордны паказчик за ўсю гісторыю Брадвея). А дзясяты фільм пра чараўніка свет Гары Потэра — «Фантастычныя звязы: злачынствы Грын-дэ-Вальда» — сабраў больш за 650 мільёнаў даляраў у пракаце па ўсім свеце.

На 28-м радку рэйтынгу «Forbes» размясціўся самы высокааплатны аўтар ЗША, аўтар трэйлераў і дэтэктыўаў Джэймс Патэрсан з прыбыткам 70 мільёнаў даляраў. Ён прадаў калія 5,5 мільёнаў асобнікаў сваіх кніг.

Мультымільянеркай з'яўляецца і брытанка Эріка Джэймс,

аўтарка «50 адценняў шэрага». У лютым 2012 года яна разам са сваім мужем Найлам Леанардам стварыла кампанію «Fifty Shades Ltd», каб акумуляваць даходы ад бізнесу, звязанага з кнігай «50 адценняў шэрага» і двума яе сіквеламі — «На пяцьдзесят адценняў цямней» і «На пяцьдзесят адценняў святлей». Падатковая справа здавна аўтаркі «Fifty Shades Ltd» сведчыць пра то, што за першыя шэсць месяцаў існавання кампанія атрымала 12,6 мільёна фунтаў стэрлінгаў, а за вылікам падаткаў — 10,7 мільёна фунтаў чистага прыбытку. Джэймс і яе муж з'яўляюцца адзінамі кіраўнікамі кампаніі, выплачваючы самі сабе штомесячную зарплату і дывідэнды.

Журналісты адзначаюць, што, нягледзячы на рэзкае павелічэнне сваіх даходаў, Джэймс, як і раней, жыве ў доме на заходзе Лондана, які яны з мужам купілі 15 гадоў таму. Вядома, што Джэймс аддала больш за мільён фунтаў на дабрачыннасць.

Але гэта — «гранды» літаратурнага свету, а згодна з «сярэднім паказчыкам», напрыклад, амерыканскага рынка паводле дадзеных дзяржавнага Бюро статыстыкі працы, сярэдні гадавы даход амерыканскага пісьменніка быў 62 170 даляраў.

Паводле даследавання «Royal Society of Literature» (Каралеўскага літаратурнага таварыства) у Вялікабрытаніі каля 70% прафесійных пісьменнікаў атрымалі за год па 10 тысяч фунтаў стэрлінгаў даходу.

У Расіі ж і расцэнкі іншыя, і наклады значна меншыя.



Сярэдні наклад кнігі ў краіне — блізу 4,5 тысяч асобнікаў. Гэта толькі ў папулярнай дэтэктыўшчыцы Дар'і Данцовай агульны наклад дасягаў прыкладна 200 мільёнаў копій.

Аўтарскі ганарап расійскага пісьменніка-пісьменніка звычайна не перавышае 350 даляраў. А вось знакамітаму пісьменніку, лаўрэату прэстыжных прэмій могуць заплаціць і 15 000 даляраў (зразумела, па курсе ў расійскіх рублях). Да прыкладу, ганарап у той жа Данцовай за адну кнігу можа дасягаць 140 тысячай даляраў. Вядомай пісьменніцы дэтэктыўных раманаў Аляксандры Марынінай могуць заплаціць ад 100 да 150 тысячай даляраў.

Стваральнік дэтэктыўных гісторый пра Фандорына Барыя Акунін у сярэднім атрымлівае за кнігу ад 25 да 30 тысячай даляраў, а яшчэ адна папулярнай дэтэктыўшчыцы Таццяна Усцінава ў сярэднім атрымлівае 25 тысячай.

У падрыхтоўцы старонкі выкарыстаны матэрыялы «DW», «The New Yorker», novostiliteratury.ru і englishpen.org